



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



БУДЫНКІ —
БЯСПЛАТНА
ПАД ІНВЕСТПРАЕКТЫ

М_С

САКРЭТЫ
СТАРАЖЫТНАГА
ЦЭНТРА
МІНСКА

11



ЗВЕЗДА

13 КРАСАВІКА 2022 г.
СЕРАДА
№ 71 (29693)

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ



КОРАТКА

- «Белфармпрам»: неабгрунтаванага росту цэн на лекі не будзе.
- Пачалася работа над помнікам «Жывая памяць уздзячных пакаленняў».
- Змяненні ў Закон «Аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці» уступілі ў сілу. Яны прадугледжваюць публічны доступ да звестак аб пасведчанні даверанасцяў і іх адмене службовымі асобамі замежных установаў праз сэрвіс пошукі інфармацыі на сайце Беларускай натарыяльнай палаты.



«РЭАГУЮЧЫ НА БЯГУЧЫЯ ПРАБЛЕМЫ, МЫ ўжо СЁННЯ ПАВІННЫ ГЛЯДЗЕЦЬ У ЗАЎТРАШНІ ДЗЕНЬ»

Учора на Далёкім Усходзе Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін гаварылі аб космасе і не толькі

Месца сустрэчы Прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнка і Уладзіміра Пуціна 12 красавіка можна лічыць сімвалічным: у Дзень касманаўтыкі лідары дзвюх краін наведалі касмадром «Усходні» ў Амурскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Кіраўнікі дзяржаў азнаёміліся з ходам будаўніцтва стартавага касмічнага комплексу, паразмаўлялі з лётчыкамі-касманаўтамі і супрацоўнікамі касмадрома. Уладзімір Пуцін уручыў касманаўтам Сяргею Пракоп'еву, Аляксандру Скварцову і Алегу Скрыпачку расійскія дзяржаўныя ўзнагароды. Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з гэтым расіян.



Фота: БелТА

«ЗА НАМІ НЕ ЗАРЖАВЕЕ!»

Як заявіў падчас мерапрыемства Уладзімір Пуцін, беларускія спецыялісты ў найбліжэйшы час атрымаюць магчымасць удзельнічаць у развіцці касмадрома «Усходні». Аляксандр Лукашэнка ў сваю чаргу падкрэсліў, што беларускі бок гатовы накіраваць сюды сваіх будаўнікоў у найкарацейшыя тэрміны.

Адзін з работнікаў пацікавіўся, калі трэба камаць будаўнікоў з Беларусі на касмадроме. «За намі не заржаве!» — запэўніў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы заўважыў, што яго расійскі колега гаварыў аб рабоце ва ўмовах санкцый і выказаў упэўненасць у паспяховым пераадоленні іх негатывага ўздзеяння. Аднак пры наведванні касмадрома склалася адчуванне, што санкцый няма, падкрэсліў беларускі лідар: «Усё сваё. Усё робіце вы сваімі рукамі. Чаго мы парымся тут з-за гэтых санкцый. Што мы, дамы не пабудуем?

Пабудуем. Усё зробім. Часу трэба трохі. Для гэтага Прэзідэнт і запрасіў мяне, каб я паглядзеў на свае вочы».

«На аб'ём, на маштабы», — працягнуў Уладзімір Пуцін. Ён таксама падкрэсліў, што ў беларускіх будаўнікоў вельмі добрая рэпутацыя, але гэта не адзіная галіна супрацоўніцтва па касмічнай тэматыцы. Уладзімір Пуцін звярнуў увагу, што ў Беларусі яшчэ з

савецкіх часоў засталіся добрыя прадпрыемствы, вопыт і напрацоўкі якіх цяпер запатрабаваны ў сумесных з Расіяй праектах па развіцці касмічных тэхналогій. «З савецкіх часоў засталася, Аляксандр Рыгоравіч не даў заваліцца на бок, падтрымліваў. Мы будзем выкарыстоўваць напрацоўкі. Гэта зусім канкрэтныя рэчы», — сказаў Прэзідэнт Расіі.

СТАР. 2

ЦЫТАТА ДНЯ



Уладзімір ГУСАКОЎ,
старшыня Прэзідыума
Нацыянальнай акадэміі
навук:

«Прапрацоўваецца пытанне, каб у найбліжэйшы час падрыхтаваць групу прэтэндэнтаў на касмічны палёт ад Беларусі — нашых патэнцыйных касманаўтаў. Гэта будзе група і маладых хлопцаў, і дзяўчат. Хто з іх пройдзе — пакажа медыцынскае абследаванне. Мы рыхтуем іх. Месяца праз паўтара-два прадставім групу для адбору. Адабраныя ад Беларусі прэтэндэнты будуць уключаны ў праграму — гэта будзе не касмічны турыст, а прафесійны касманаўт, вучоны ў галіне біялогіі, біятэхналогій, медыцынскіх і аграрных тэхналогій, які зможа ўдзельнічаць у даследаваннях па вывучэнні стану аранізма чалавека, магчымасцяў вырошчвання раслін у космасе. Мяркуем, што з наведваннем МКС. Наша задача — падрыхтаваць годнага прэтэндэнта, каб гэта быў наш Гагарын».

Энергетыка

Інтэлектуальная энергія

Эксперты расказалі, як у Беларусі зберагаюцца энергарэсурсы

Павышэнне энергетычнай незалежнасці Беларусі шляхам адмаўлення ад вугляродаў, будаўніцтва 91 энергакрыніцы на мясцовых энергарэсурсах магутнасцю 540 МВт (да 2025 года), укараненне сістэмы аўтаматычнага кіравання асветленнем, выкарыстанне аднаўляльных крыніц энергіі, лічбавізацыя вытворчых і ўпраўленчых працэсаў... Пра гэтыя і іншыя падыходы да энерга- і рэсурсазберажэння і эфектыўнасці расказалі эксперты.

Менш вугляродаў, больш — уласных рэсурсаў

Стрымліванне валавога ўжывання паліўна-энергетычных рэсурсаў (ПЭР), збліжэнне энергаёмнасці валавога ўнутранага прадукту (ВУП) Беларусі з сярэднеусветным значэннем, а таксама максімальнае ўцягванне ў паліўна-энергетычны баланс уласных энергарэсурсаў — такія задачы стаяць перад энергетыкамі краіны. А асноўны інструмент па іх выкананні — рэспубліканская праграма па энергазберажэнні. Згодна з праграмай на 2021—2025 гады, плануецца знізіць энергаёмнасць ВУП на 7%, долю мясцовых энергарэсурсаў у кацельна-пячым паліве давесці да 16%, а долю аднаўляльных крыніц энергіі (АКЭ) — да 8%, расказаў Віталь КРЭЦКІ, дырэктар Дэпартамента па энергаэфектыўнасці:

— Паспяховаць работы па энергаэфектыўнасці ў Беларусі пацвярджаецца ў тым ліку і на міжнародным узроўні. Па выніках работы за 2019-ы, энергаёмнасць ВУП знізілася да узроўню 2000-га ў 2,1 раза. А ў такіх краінах, як Швецыя ці Канада, тэмп зніжэння энергаёмнасці значна больш марудны. Гэта абумоўлена тым, што першапачаткова ў нас былі значныя рэзервы па павышэнні эфектыўнасці выкарыстання энергарэсурсаў.

З 2010-га тэмп крыху знізіўся, бо неабходна было ўкараняць капіталаёмныя мерапрыемствы, у тым ліку ў сферы энергетыкі. Аднак яны паспрыялі павышэнню якасці прадукцыі, што выпускаецца, вытворчасці працы і энергаэфектыўнасці краіны ў цэлым. Сёння паказчык па энергаёмнасці ВУП у Беларусі складае 0,146 тоны нафтавага эквіваленту на тысячу долараў ЗША (у 1990-м гэты паказчык быў 0,69 т. н. э. на \$1000), аднак краіна на 27% адстае ад сярэднеусветнага значэння. Таму неабходна і далей падтрымліваць абраны курс па павышэнні энергаэфектыўнасці, дадаў эксперт.

Беларусь павышае энергетычную незалежнасць, у прыватнасці, шляхам адмаўлення ад вугляродаў. Доля мясцовых энергарэсурсаў у кацельна-пячым паліве дасягнула па выніках 2021-га 16,1% і вырасла на 290 тысяч тон, што дазволіла сэканоміць на імпартаваным паліве 36 млн долараў.

СТАР. 5

ISSN 1990 — 763X



9 771990 763008

«РЭАГУЮЧЫ НА БЯГУЧЫЯ ПРАБЛЕМЫ, МЫ ўжо СЁННЯ ПАВІННЫ ГЛЯДЗЕЦЬ У ЗАЎТРАШНІ ДЗЕНЬ»

«МЫ ЗАЎСЁДЫ БУДЗЕМ ПОБАЧ»

У рамках наведвання касмадрома «Усходні» Аляксандр Лукашэнка ў Уладзімір Пуцін правялі двухбаковую сустрэчу.

Прэзідэнт Беларусі падзякаваў расійскаму калегу за прапанову беларускім будаўніцтвам паўдзельнічаць ва ўзвядзенні аб'ектаў на касмадроме.

Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што ў Беларусі з часоў Саветаў Саюза была магутная будаўнічая галіна, якая з'яўлялася маяком для ўсёй вялізнай краіны. «Мы гэта захавалі, у нас ёсць буйныя прыватныя кампаніі, вельмі моцныя дзяржаўныя будаўнічыя трэсты, якія не проста будуць пад ключ з нуля, але і маюць свае магутнасці па вытворчасці будаўнічых матэрыялаў, — сказаў ён. — Як аказалася, мы можам быць запатрабаваны ў тым ліку на такіх гіганцкіх будоўлях, як будаўніцтва касмадрома «Усходні».

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што расіяне заўсёды могуць разлічваць на дапамогу з боку Беларусі. «Вы на беларусы можаце разлічваць, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Ведайце, што пры любой сітуацыі (мы ў гэтым перакананы, але і расіяне павінны быць перакананы) мы заўсёды будзем побач, як бы ні складалася абстаноўка. І не трэба камусьці думаць, што Расія такая велізарная... Сапраўды сіла. Паўдня трэба ляцець з аднаго краю ў іншы. Беларусь меншая. Але справа ж не ў гэтым — малы залатнік, ды дарагі. У нас ёсць што пакласці на чашу велізарнай Расіі. Мы вытрымаем. Нам трошкі часу трэба».

«Далей Усход — далей, але нашкі. Айчына ў нас адна, хоць

(Заканчанне.
Пачатак на 1-й стар.)

мы і жывём у дзвюх дзяржавах. Мы ў адрозненне ад некаторых рэспублік, захавалі гэта адзінства, і мы поўныя рашучасці ўмацаваць гэта адзінства», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт падтрымаў прапанову расійскага калегі развіваць тэхналагічны турызм на такіх аб'ектах, як касмадром «Усходні»: «Тут ёсць што паглядзець, уразіцца і потым расці патрыётам, верыць у сваю краіну».

Як адзначыў Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, Беларусь і Расія будуць разам фарміраваць інфраструктуру касмадрома, якая гарантуе Саюзнай дзяржаве незалежны выхад у космас. Ужо ў найбліжэйшы час беларусы атрымаюць магчымасць удзельнічаць у развіцці горада Цыялкоўскі і самога касмадрома.

«Гэта найвышэйшая ступень даверу. Бо мы прыехалі на закрыты аб'ект, куды вы ніколі не возіце практычна. І з'яўленне тут Прэзідэнта іншай краіны, няхай роднай, сяброўскай, — усё роўна гэта найвышэйшая ступень даверу з вашага боку, з боку Расіі. А тое, што вы прапануеце нам уключацца ў гэтую гіганцкую будоўлю, — самы высокі ўзровень даверу», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

«У НАШАЙ СУЧАСНАЙ ГІСТОРЫІ ТАКІХ НЕБЯСПЕЧНЫХ І СКЛАДАННЫХ МОМЕНТАЎ ВА ўЗАЕМААДНОСІНАХ З ЗАХАДАМ ЯШЧЭ НЕ БЫЛО»

Па выніках сустрэчы кіраўнікі дзвюх дзяржаў зрабілі заяву для СМІ.

«Тэма космаса — наша агульная тэма. У эпоху Саветаў Саюза беларусы ўнеслі адчуваль-

ны ўклад у развіццё касманаўтыкі. А ў наш час мы з дапамогай брацкай Расіі здолелі не толькі адрадыць ранейшыя кампетэнцыі, але і напрацаваць шмат новых», — звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка. У выніку Беларусь увайшла ў клуб касмічных дзяржаў, канстатаваў ён. «Фактычна мы стварылі новую галіну эканомікі — касмічную — і ганарымся гэтымі поспехамі. Галоўнае, бачым перспектывы далейшага руху. Гэта і развіццё сістэмы дыстанцыйнага здарвання Язлі (па гэтай праграме сёння прынята рашэнне), і спадарожніцавая сувязь, і нямала цікавых напрамкаў супрацоўніцтва. Так і прыйшоў, напэўна, час адкрыць дарогу ў космас новым беларускім касманаўтам», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Уладзіміру Пуціну за тое, што ён падтрымаў ініцыятыву па садзейнічанні Расіі ў падрыхтоўцы і накіраванні беларускага касманаўта на арбіту, а таксама па фінансаванні гэтых мерапрыемстваў.

Кіраўнік дзяржавы расказаў, што з Уладзімірам Пуціным яны самым дэталёвым чынам абмеркавалі актуальныя пытанні двухбаковага парадку дня — палітычныя, дыпламатычныя, эканамічныя і, вядома, ваенныя, абаронныя.

«У нашай сучаснай гісторыі такіх небяспечных і складаных момантаў ва ўзаемаадносінах з Захадам яшчэ не было», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Абмяркоўваючы сёння праблему, пра якую гавораць усе, я гэта асабліва падкрэсліў у размове з Прэзідэнтам Расіі. І гэта мая заява не на голым месцы была агучана. Калі б толькі з ваеннай аперацыяй Расія хоць крыху запанілася, то па тэрыторыі Расіі рыхтаваліся нанесці, як яны лічылі, зруйнавальны ўдар — па суседніх абласцях.

У тым, што гэта магчыма, мы сёння выразна пераканаліся. Таму калі камусьці карціць і ён крычыць, што не туды ўлезлі, не тады ці не там пачалі, тады на шалі пакладзіце гэты гвалт і тое, што можна было б атрымаць, спазніўшыся хаця б на паўмесяца або месяц», — сказаў беларускі лідар.

«Мы калісьці вырашылі, што халодная вайна скончана, тая старонка перагорнута, і мы будзем жыць у новым цывілізаваным, справядлівым свеце, заснаваным на ўзаемаразуменні і ўрачыстасці міжнароднага права. Мы так думалі. Захад так не думаў. Не знішчылі яны нас тады, вырашылі паспрабаваць цяпер», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Лічачы ўвагу, што тая вострая, небяспечная сітуацыя, у якой Беларусь і Расія апынуліся зараз, не ўнікла з ніадку, сама па сабе. «І ў Вашынгтон, і ў Брусель гадамі планавана ішла менавіта да такой «рэзвязачкі». Сёння зусім відэаочна, што сутыкненні, на жаль, было не пазбегнуць», — падкрэсліў Прэзідэнт. — Гэта проста было пытанне часу і месца».

«СУЧАСНЫ СВЕТ — ЖОРСТКАЯ БАРАЦЬБА, СУТЫКНЕННЕ ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНАГА МАШТАБУ»

Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што ўрады Беларусі і Расіі ўжо падрыхтавалі аб'ёмныя пакеты мер па пераадоленні санкцыйнага націску, падтрымцы эканомікі, развіцці кааперацыі і імпартазамышчэння, перанастройкі логістычных ланцужкоў і пераходзе на новы механізм супрацоўніцтва на знешнеэканамічным полі.

«Рэагуючы на бягучыя праблемы, мы ўжо сёння павінны глядзець у заўтрашні дзень, закладаць

прынцыпова новую эканамічную стратэгію развіцця будаўніцтва Саюзнай дзяржавы на доўгатэрміновую перспектыву», — адзначыў Прэзідэнт.

«Кажуць, што свет ужо ніколі не будзе ранейшы. Гэта праўда. Тым, хто вельмі хацеў бы вярнуцца назад, як яны кажуць, у камфортнае для сябе асяроддзе, можам сказаць шчыра: трэба пра гэта забыцца. Сучасны свет — жорсткая барацьба, сутыкненне цывілізацыйнага маштабу (на Захадзе, дарэчы, на гэты конт ілюзіі ніколі не мелі)», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Ён нагадаў, што ў Еўропе быў дзвеч, які ў 30—40-я гады мінулага стагоддзя таксама спрабаваў устанавіць свой новы парадок. «Чым усё гэта скончылася, мы добра ведаем. Таму, думаю, і ў Вашынгтоне пара вярнуцца ў недалёкае мінулае. Нашы бацькі, дзяды і прадзедаў тады выстаілі, у выніку перамаглі. Пераможам і мы, як гэта бывала шмат разоў за нашу агульную тысячагадовую гісторыю», — заявіў беларускі лідар.

У час перагавораў кіраўнікі дзяржаў узялілі вялікую увагу пытанням абароны. Прэзідэнт нагадаў, што Беларусь і Расія даўно стварылі рэгіянальную групоўку войск Саюзнай дзяржавы.

«Мы бачым, як амерыканцы не толькі Украіну, але і нашу заходнюю суседку, Польшчу, і Прыбалтыку падтурхоўваюць да супрацьстаяння Беларусі», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка, дадаўшы, што пры неабходнасці Расія дапаможа Беларусі абараніць заходнія рубяжы.

Сёння праграма рабочага візіту Прэзідэнта Беларусі працягнецца ў Прыморскім краі Расійскай Федэрацыі.

Паводле прэс-службы Прэзідэнта.

ПАДКАРЭКЦІРАВАЦЬ РАБОТУ, ЗЫХОДЗЯЧЫ З ВЫКЛІКАЎ ЧАСУ

Ігар СЕРГЕЕНКА расказаў, якія патрабаванні сёння прад'яўляюцца да кіраўнікоў рознага рангу

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Ігар Сергеенка перад пачаткам пасяджэння калегіі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, на якой абмяркоўваліся праблемныя пытанні з рэзервам кіруючых кадраў, расказаў журналістам пра патрабаванні да сучасных кіраўнікоў вышэйшых катэгорыяў.



фундаментальныя гістарычныя прынцыпы нашага грамадства.

«Гэта сістэма дапамагла выстаяць у няпросты перыяд жніўня — верасня 2020 года, дапамагае вырашаць пытанні, якія ставіць жыццё сёння. Непростая складваецца абстаноўка вакол краіны, адбываюцца дынамічныя працэсы ў свеце. Таму рашэнні даводзіцца прымаць дастаткова хутка, аператыўна. Такую задачу ставіць і кіраўнік краіны. Канешне, да кіруючых кадраў патрабаванні вышэйшыя, чым да іншых работнікаў і дзяржаўных служачых краіны», — дадаў суразмоўнік.

Па яго словах, на калегіі павінны вызначыць шляхі далейшага ўдасканалення ра-

боты з кадрамі, на што неабходна асабліва звярнуць увагу. Ігар Сергеенка мяркуе, што для больш спрыяльнай дзейнасці ў гэтым плане неабходна падкарэктаваць нарматыўную базу, актыўна задзейнічаць інфармацыйныя тэхналогіі. «Але ў любым выпадку ў пытаннях падбору, выхавання кадраў галоўным застаецца індывідуальная праца кіраўніка, які павінен знаходзіць таленавітых, здольных і разумных людзей у маладзёжным асяроддзі, структурах і правяраць іх у справе, фарміраваць рэзерв», — падкрэсліў кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта.

Ён дадаў, што сёння назіраецца «кадравы парадокс»: пакаленні кіраўнікоў змяняюцца, работнікі амалоджваюцца, але адчуваецца «кадравы голад», не хапае кампетэнтных кіраўнікоў.

Аляксей ГУЙДА, начальнік галоўнага ўпраўлення кадравай палітыкі Адміністрацыі Прэзідэнта, адзначыў, што работа з рэзервам кіруючых кадраў — справа тонкая, вынікі якой можна назіраць у эканамічных паказчыках, адчуваць па настроі грамадства.

«Кіруючыя кадры можна параўнаць з золатавалютным запасам. Калі мы сярод студэн-

таў возьмем чалавека, будзем яго развіваць, убачым лідарскія якасці, здольнасці да кіруючай дзейнасці, возьмем на аловак і далей будзем неабходна адпаведную адукацыю, праводзіць праз Акадэмію кіравання, тады ён можа дарасці і да міністра», — упэўнены спікер.

Ён таксама канстатаваў, што дзякуючы выдатнай сістэме працы з кадрамі сёння ва ўладзе краіны няма карумпаванасці, пратэцыйнізму, не дапускаецца далейшая дзейнасць кіраўнікоў, якія правалілі працу.

«Сёння ўстаноўкі дадзены і зразумелыя нам. Таму неабходна крыху падкарэктаваць працу, зыходзячы з выклікаў часу, і развівацца на перспектыву», — сказаў Аляксей Гуйда.

На плавным пасяджэнні калегіі ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь акрамя кіраўніцтва Адміністрацыі Прэзідэнта ўзялі ўдзел памочнікі Прэзідэнта, старшыня Мінаблвыканкама, некаторыя з міністраў, рэктар гэтай ВУН, кіраўнікі падраздзяленняў Адміністрацыі Прэзідэнта і кадравых службаў Апарату Саўміна, аблвыканкамаў і Мінгарвыканкама.

Марыя ДАДАЛКА.

Рэзананс

ЗДЭК З ПАМ'ЯЦІ НАРОДА-ПЕРАМОЖЦЫ

Генпракуратура ўзбудзіла крымінальную справу па факце распальвання нацыянальнай варожасці

Гэта проста дзікуства! Сорам! Мала таго, што 11 красавіка, у Міжнародны дзень вызвалення вязняў нацысцкіх канцлагераў, у Германіі, на цырымоніі, прысвечанай 77-й гадавіне вызвалення нацысцкага канцлагера «Бухенвальд», не прысутнічала беларуская дэлегацыя, якую туды проста не запрасілі. Дайшло да таго, што за дзень да памятных мерапрыемстваў неўстаноўлена асоба публічна зняла Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь, устаноўлены на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу, замяніўшы яго сімваламі беларускіх калабарацыяністаў.

Сёння з дадзеным інцыдэнтам, калі яго можна так назваць, разбіраюцца кампетэнтныя органы. Як заявілі ў Генеральнай пракуратуры, падобныя дзеянні носзя яўна цынічны характар, прыняжваюць гонар і годнасць беларусаў. «Гэта яшчэ і здэк над памяццю мільёнаў загінулых на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны», — падкрэслілі ў ведастве.

Беларусы, абураныя падобным учынкам на месцы былога канц-

лагера «Бухенвальд», не маглі заставацца аб'якавымі. Сваю нязгоду з той несправядлівасцю, якую ў адносінах да народа, які ўнёс рашучы ўклад у Перамогу над нацызмам, а таксама пацярпеў найбольш за ўсіх астатніх, учора выказалі мінчане, якія арганізавалі пікет каля пасольства Германіі ў Беларусі. З плакатамі ў руках, фотаздымкамі сваіх продкаў, якія ваявалі за сённяшняю мірною будучыню, беларусы выказалі пратэст супраць здэку з



Пікет супраць здэкавання з дзяржаўнага сцяга краіны, які знялі з флажка ў Бухенвальдзе падчас памятнай акцыі, прайшоў 12 красавіка каля пасольства Германіі ў Мінску.

Дзяржаўнага сцяга краіны. Каля пасольства гучала легендарная «Дзень Перамогі!». Падтрымаць акцыю прыйшлі і былыя вязні канцлагераў, якія судам выжылі і нават у жудасным сне не маглі

ўявіць, што будуць вымушаны адстойваць праўду аб вайне.

Пасол Германіі (напярэдадні яго з нагоды выпадку выклікалі ў наша МЗС), які не адразу, але выйшаў да людзей, сказаў, што шкадуе аб тым, што так адбылося, і прызнае Дзяржаўны сцяг Беларусі. Папрасіўшы прабачэнне за выхадку на памятным мерапрыемстве ў Германіі, пасол адзначыў, што цырымонія на тэрыторыі былога канцлагера «Бухенвальд» праводзілася на недзяржаўным узроўні (чамусьці забыўшы сказаць, што адбылася блюзнёрства на тэрыторыі Германіі).

Гэта, як у народзе кажучы, ніколі не змякчае віну. Беларусы ніколі не забудуць, якой цаной ім далася Перамога, і заўсёды будуць адстойваць праўду аб вайне.

Бераніка КАНЮТА.

Кантэкст

ЭПІДЭМІЯ ДЗІКУНСТВА

Тое, што робіцца сёння на граніцы з Латвіяй, не проста дзікаса, а фактычна цкаванне ўсіх рускамоўных людзей — і рускіх, і беларусаў. Такое меркаванне БЕЛТА выказаў намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, старшыня Ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег ГАЙДУКЕВІЧ, каментуючы патрабаванні ўлад Латвіі да беларускіх і расійскіх кіроўцаў падпісаць на граніцы пісьмовы дагавор аб нязгодзе з дзеяннямі Расіі.

ЖОРСТКІ АДКАЗ

Як перакананы дэпутат, гэта проста абуральна. «Што значыць — кіроўца павінен адмаўляцца ад сваіх поглядаў? Гэта практычна фашызм. Яны ж не толькі гавораць адмовіцца ад згоды з дзеяннямі Расіі. Мы бачым кадры з еўрапейскіх гарадоў, калі б'юць людзей за рускую гаворку, псуюць машыны, здэкуюцца з рускіх і беларускіх дзяцей, якія навуваюцца ў іх школы. Гэта парушэнне ўсіх законаў у Украіну, таму мы гэта трываць не будзем і станем жорстка на гэта адказаць, у тым ліку і дэпутаты парламента», — падкрэсліў Алег Гайдукевіч.

На яго думку, забарона на перамяшчэнне беларускіх і расійскіх велікарусаў знішчае эканоміку самога Еўрасаюза. «Паглядзіце на выбары ў Францыі — колькі людзей ужо вантуе ад гэтай палітыкі, у тым ліку ад руска- і беларусафобіі. Мы бачым, што Захад хоча паставіць нашу цывільзацыю на калені, але гэтага не атрымаецца», — адзначыў дэпутат.

Алег Гайдукевіч таксама звярнуў увагу на заяву кіраўніка знешнепалітычнай службы Еўрасаюза Жазэфа Барэля, які пажадаў ваеннага вырашэння канфлікту ва Украіне. «Ён адкрыта сказаў, што вайна павінна працягвацца, трэба перамагчы Расію на полі бою. Яны ўжо не хаваюць, што Украіна для іх — інструмент, і ўсё роўна, колькі украінцаў загіне. Ім усё роўна, галоўнае, каб палала вакол Расіі і запалала сама Беларусь», — заўважыў дэпутат.

ЧАС ПАКАЯННЯ

Беларусы і беларусаў не проста спрабуюць на зуб, а адкрыта знішчаюць, заявіла намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Лілія АНАНІЧ. «Знішчаюць нашу памяць, не проста фальсіфікуюць — знішчаюць. Але гэта сумна скончыцца для тых, хто гэта робіць. Урокі гісторыі вернуцца на тую зямлю», — лічыць дэпутат. Яна падкрэсліла, што Беларусь змагаецца за тое, каб у свеце ніколі больш не паўтарыўся жак нацызму. Таму прыняты законы аб недапушчэнні рэабілітацыі нацызму, аб генацыдзе беларускага народа. «Таму ўсё палітыка сучаснай Беларусі будзеца на святасці, вялікай Перамозе і павазе да ахвярнасці нашага народа», — заявіла Лілія Анінч.

Старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Ігар МАРЗАЛЮК лічыць, што Латвіі трэба ўвесці дзень пакаяння перад беларускім народам. Аб гэтым ён заявіў у эфіры тэлеканала СТВ. «Касцяк тых, хто знішчаў беларусаў Віцебшчыны, складалі менавіта латышскія батальёны. Восем латышскіх батальёнаў. Там быў украінскі батальён, эстонцы, літоўцы, але касцяк складалі менавіта латышскія батальёны. Мара была выпаліць паласу мёртвай зямлі — выпалілі паласу ад 30 да 40 кіламетраў. Удумаўся — гэта выразны генацыдны матыў. Яны не разбіралі і заяўлялі: «Наша задача — знішчыць «як мага больш гэтых рускіх» (але там і беларускае насельніцтва было). Гэта значыць, знішчалі па этнічным прычыне. Гэта найважнейшы крытэры генацыду», — адзначыў Ігар Марзалюк.

Ён заўважыў, што латышы хацелі пабудаваць «вялікую Латвію» да Полацка. «Яны хацелі «вычысціць» і потым атрымаць гэты тэрыторыі сабе, а для гэтага было неабходна высекаць, выразаць мясцовае насельніцтва», — заўважыў дэпутат. Ігар Марзалюк расказаў, што толькі два народы мелі беларусаў-рабам — немцы і латышы. «Па-мойму, 10 марак знішчаў каштавала. Яны вывелі вельмі шмат падлеткаў і прадавалі ў фермерскія гаспадаркі ў Латвіі па 10 марак. Інфармацыя ёсць і ў рыжскіх газетах, яна апублікавана Фондам гістарычнай памяці. Гэтыя дакументы апублікаваны», — падкрэсліў старшыня Пастаяннай камісіі.

«Што да генацыду беларускага народа, заяўляецца, што немцы здзейснілі парушэнне канвенцыі, маўляў, злачынствы супраць беларусаў — гэта канвенцыйныя злачынствы. Таму генацыду беларускага народа нібыта не існавала. Аднак не ўлічваюцца ў тым ліку працы нямецкіх і шведска-амерыканскіх гісторыкаў, якія паказалі, што гэта быў менавіта генацыд», — расказаў Ігар Марзалюк.

Па падліках нямецкіх дэмографіаў, на беларускай тэрыторыі было неабходна пакінуць 1,3 мільёна сельскагаспадарчых рабочых. Першым пра гэта расказаў беларускі гісторык, даследчык Нацыянальнай акадэміі навук Аляксей Літвін. «У Мінску і Мінскай акрузе (карты былі распрацаваны) павінны былі жыць 50 тысяч немцаў-каланістаў і на кожнага па два беларусы-рабы. У Баўрыску і Магілёве адпаведна па 20 тысяч немцаў і па 40-50 тысяч беларусаў. Гэта пралічвалі», — заўважыў Ігар Марзалюк.

ФАКТЫ ША ЗВЕРСТВЫ

Захад спрабуе скрасці подзвіг савецкага салдата-вызваліцеля, заявіў начальнік упраўлення Генпракуратуры — кіраўнік следчай групы па расследаванні крымінальнай справы аб генацыдзе Валерыі ТАЛКАЧОУ ў эфіры тэлеканала СТВ. «Зараз вельмі актыўна так званыя захаднікі «партнёрамі» вядуцца спробы перапісаць гісторыю», — лічыць Валерыі Талкачоў. Паводле яго слоў, падчас расследавання крымінальнай справы аб генацыдзе з'явіліся новыя звесткі аб зверствах нацыстаў. «Мы валодаем новымі фактамі зверстваў як саміх нацыстаў, так і іх памагатах», — адзначыў кіраўнік следчай групы.



«Варта разумець, што праз дзесяцігоддзі, па сутнасці, нічога не змянілася. Выкарыстоўваюцца тыя ж метады і формы, якія ўжываліся раней у ходзе генацыду. З дапамогай інтэрнэту, тэлеграм-каналаў фарміруюцца спісы дзяржслужачых, членаў іх сем'яў, вядуцца актыўныя заклікі да гвалтоўных дзеянняў у адносінах да службовых асоб. Гэтакім трэба ставіць бар'еры, даваць адпор», — упэўнены Валерыі Талкачоў.

Шэраг краін адказаў на просьбы аб прававой дапамозе па справе аб генацыдзе беларускага народа. «Мы накіравалі 51 просьбу ў 17 дзяржаў свету. Запыталі допыты сведкаў, мы хацелі, каб дапыталі ўдзельнікаў карных аперацый, каб нам далі копіі пўных архіўных дакументаў», — адзначыў ён. — Мы бачым водгукі з боку Аргенціны, Федэратыўнай Рэспубліка Германія запытала ў нас дадатковыя звесткі. Актыўна падключылася Расійская Федэрацыя і аказвае садзейнічанне ў расследаванні крымінальнай справы».

Як паведаміў Валерыі Талкачоў, па выніках камандзіроўкі ў Маскву ўдалося атрымаць шэраг дакументаў расійскага дзяржаўнага архіва. «Сапраўды, там вельмі шмат цікавых дакументаў», — сказаў ён. Што датычыцца, у прыватнасці, літоўцаў і латышоў, яны ўвогуле адмовілі ў прававой дапамозе па крымінальнай справе.

КАТАЛІЗАР ВАЙНЫ

Адпаведныя захады — прамы шлях да абстраўнення сітуацыі. Нацыяналізм з'яўляецца найлепшым сродкам распачаць вайну, заявіў аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Аляксей АУДОНІН ў эфіры тэлеканала СТВ. Эксперт нагадаў, што Еўропа з 2015—2016 гадоў паглыбляецца ў надзвычай жорсткі эканамічны крызіс. «Першы крызіс быў у 1990-х, потым паўтарыўся ў 2008-м, а ў 2016-м быў ужо калапсуеючым. Яны разумеюць: калі ў 1990-х гадах іх выратаваў развал Савецкага Саюза, то зараз нічога не ўратуе. Трэба пачынаць вайну», — лічыць Аляксей Аўдонін.

Зрабіць Еўропу ваюючай можна, падзяліўшы яе, высадыўшы ідэалогію нацызму, фашызму і сутыкнуўшы адзін з адным. «Гэта чыстыя палітычныя тэхналогіі, якія падсілкоўваюцца буйнымі карпарацыямі», — заўважыў аналітык. Да таго ж ЗША адчуваюць наймацнейшы даўгавы крызіс, дадаў ён. Ім выгядна суветная вайна, якая дазволіць перазапусціць даўгавую мадэль, аднаўляючы Еўропу, іншыя краіны», лічыць Аляксей Аўдонін. «У іх усё будзе добра, а ў Еўропе будзе ўсё дрэнна. Яна слабая і не можа прымаць самастойна рашэнні, не можа абараніць сваіх грамадзян і як вынік — ідзе на повадзе», — заўважыў ён.

Аляксей Аўдонін таксама звярнуў увагу, як метадычна пачала насаджацца нацыяналістычная ідэя пасля ковіду. «Беспрацоў, інфляцыя — гэта перадумовы. Калі няма зарплат, няма работы — куды чалавек пойдзе? У дэструктыў», — упэўнены эксперт.

Пётр ДУНЬКО.

Гістарычныя крыніцы

ПАДАРОЖЖА Ў ЧАСЕ І ПРАСТОРЫ

Як пазнаёміцца з сакрэтамі старадаўняга Мінска?



Рэдактар Аляксандра ШЫБАЕВА.

Альбом «Мінск на старадаўніх картах і планах», створаны «Рэспубліканскім ўнітарным прадпрыемствам «Белкартаграфія», на LXI Нацыянальным конкурсе «Мастацтва кнігі» адзначаны дыпламам I ступені ў намінацыі «За ўклад у захаванне гісторыка-культурнай спадчыны».

Выданне сапраўды ўнікальнае: на 140 каларовых старонках размешчаны 84 выявы карт, планаў, гравюр, якія дапамагаюць больш даведацца пра картаграфаванне беларускіх зямель і горада Мінска ў часы ад Сярэднявечча да 40-х гадоў XX стагоддзя. Шэраг дакументаў друкуецца ўпершыню.

Першыя раздзелы выдання знаёмяць з сярэднявечнымі картамі Усходняй Еўропы,

дзе ў тым ліку паказаны і беларускія землі. Часта яны ствараліся на аснове карт, складзеных яшчэ ў II стагоддзі нашай эры Клаўдзіем Пталемеем. У XV—XVI стагоддзя картаграфічны вобраз Еўропы абнавіўся. На гэты ж час прыпадае станаўленне ўласнай картаграфіі Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай.

Карты з'яўляюцца выдатнай гістарычнай крыніцай, сведчаць, якія сувязі насельніцтва нашых зямель наладжвала з іншымі краінамі, як развіваўся гандаль, якія ўяўленні пра нашы тэрыторыі былі ў еўрапейскай і арабскай культуры Сярэднявечча і Новага часу. Найлепшыя картаграфіі і энцыклапедысты таго часу ў сваіх працах адзначалі Белую Русь. Дарэчы, у альбоме друкуецца найбольш ранняя друкаваная карта з тапонімам RVSSIA ALBA, якую ўдалося выявіць.

У альбоме змешчаны і адзін з самых адметных помнікаў картаграфіі XVII стагоддзя — Радзівілаўская карта Вялікага Княства Літоўскага, маштабная праца над якой распачалася ў 1580-х гадах і расцягнулася больш чым на дваццацігоддзе.

З сярэдзіны XVI стагоддзя на геаграфічных картах, створаных спачатку ў Заходняй Еўропе, а пасля і ў самім Вялікім Княстве Літоўскім, пачынае ўказвацца Менск. Дзякуючы прадстаўленым у альбоме картам можна ўбачыць, як развіваўся горад на працягу двух стагоддзяў. У выданні друкуецца першыя вядомыя план і гравюра Мінска.

Планы горада і ваколіц, якія захаваліся да нашых дзён, датываюцца другой паловай XVIII стагоддзя. У альбоме прэзентаваны ўсе найбольш значныя планы горада і ваколіц (каля 30). Некаторыя з іх былі знойдзены

падчас падрыхтоўкі выдання і да гэтага часу не былі вядомы шырокаму колу аматараў гісторыі Мінска.

Картаграфічныя крыніцы па гісторыі архітэктуры і гарадской забудовы Мінска XVIII стагоддзя даюць магчымасць убачыць горад у той час, калі ён набыў завершаны рэнесансна-барочны выгляд.

Прыведзеныя складальнікамі айчынных і замежных карты паказваюць стан дзяржаўных і этнічных межаў Беларусі ў першыя дзесяцігоддзі XX стагоддзя.

Горад моцна пацярпеў у час Вялікай Айчыннай вайны. З некалькіх соцень пабудов XVII—XVIII стагоддзяў да нашых часоў захавалася не больш чым два дзясяткі, некаторыя з якіх значна перабудаваны. Надрукаваныя планы і карты могуць быць выкарыстаны і як аснова для рэканструкцыі і рэтраспектыўнага гарадскога вывучэння тапаграфіі і сацыяльнай прасторавай структуры, будучы садзейнічаць абнаўленню ці музейфікацыі культурнай спадчыны горада.

Выданне можа быць карысным як для вывучэння і выкладання беларускай гісторыі, так і для папулярнага айчыннага мінулага Беларусі за яе межамі. Выявы карт і планаў суправаджаюцца не толькі кароткімі каментарыямі, але і пашыраным навуковым тэкстам, які грунтуецца на фундаментальным вывучэнні крыніц. Аўтарам Ільі і Валянціне Андрэевым, Паўлу Растоўцаву весці пошукі дапамагалі спецыялісты дзяржаўных музеяў і архіваў, гісторыкі і мінскія краязнаўцы, далучыліся і прыватныя калекцыянеры, якія падзяліліся разнастайнымі ўнікальнымі матэрыяламі. Некаторыя выявы здабыты з замежных сховішчаў.

Альбом дае магчымасць чытачу зразумець працэс развіцця картаграфіі ў кантэксце гісторыі Беларусі і ўсёй Усходняй Еўропы, раскрыць сакрэты з жыцця горада на працягу некалькіх стагоддзяў, даведацца пра легендарныя мясціны, якія адлюстраваны ў сучасных назвах раёнаў і станцый метро.

УНП 190024351



Карта Вялікага Княства Літоўскага Герарда Меркатора.



План горада Менска другой паловай XVIII ст., складальнік Тадэвуш Корзан.

Рэдакцыя газеты «Звязда» выказвае падзяку за ўдзел у падрыхтоўцы матэрыялу дырэктару РУП «Белкартаграфія» Іне Шлык і галоўнаму рэдактару РУП «Белкартаграфія» Галіне Ляхавай.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА

У Германіі зафіксавана рэкордная інфляцыя за 40 гадоў

У сакавіку ў Германіі ўзровень інфляцыі дасягнуў 7,3 працэнта, што стала рэкордным паказчыкам за апошнія 40 гадоў, паведамляе нямецкая газета Tagesspiegel.

Адзначаецца, што апошні раз узровень інфляцыі ў Германіі быў такі высокі восенню 1981 года, калі цэны на нафту значна выраслі з-за наступстваў першай вайны ў Персідскім заліве.

У лютым гадавы ўзровень інфляцыі склаў 5,1 працэнта. Аднак пасля падзей ва Украіне ўзлаццелі цэны на нафту і газ, рэзка падаралася паліва і ацяпленне. Таксама адзначаны значны рост цен на тавары штодзённага попыту. Усё гэта рэзка паскорыла абсяцэнне еўрапейскай валюты.

У прыватнасці, у сакавіку кошт аўтамабільнага паліва на АЗС быў на 47,4 працэнта большы, чым на год раней. Прыродны газ стаў даражэйшым на 41,8 працэнта. Цэны на прадукты ў гадавым вылічэнні павысіліся на 6,2 працэнта, пры гэтым сланечнікавы і рапсавы алей каштуюць амаль на трэць даражэй у параўнанні з мінулымі годам.

Эканамісты прагназуюць, што ў Германіі сярэдні ўзровень інфляцыі за 2022 год перасягне шэсць працэнтаў. Пры гэтым, як паведамляе выданне Finanz und Wirtschaft, у выпадку спынення паставак расійскіх энергараэсурсаў у найбліжэйшыя некалькіх месяцаў інфляцыя ў Германіі можа стаць двухзначнай.

Названыя краіны, якім пагражае голад без збожжа з Расіі

Дацэнт праграмы «Міжнародная эканамічная бяспека» Інстытута сусветнай эканомікі і бізнесу РУДН Хаджымурад Белхароў распавёў агенцтву «Прайм», што антырасійскія санкцыі могуць пацягнуць за сабой істотнае скарачэнне экспарту збожжа.

Паводле яго ацэнкі, голад пагражае многім дзяржавам, перш за ўсё на Блізкім Усходзе і ў

Афрыцы — у апошнія пяць гадоў Расія была найбуйнейшым пастаўшчыком пшаніцы на сусветным рынку.

Белхароў нагадаў, што з-за ўведзеных санкцый у дачыненні да Новарасійскага марскога порта, дзе адгружаецца больш за палову збожжа на экспарт, яго дастаўка іншымі краінамі сёлета пад пытаннем. Таксама частка судоў не будуць заходзіць у расійскія марскія парты з-за санкцый. Гаворачы аб геаграфіі экспарту, Белхароў звярнуў увагу на краіны Паўночнай і Трапічнай Афрыкі, а таксама Блізкага Усходу, часткова ЕС і СНД. Замяніць аб'ём збожжа, якое пастаўляецца Расіяй у гэтыя краіны, немагчыма, заключыў эканаміст.

Раней дзяржсакратар ЗША Энтані Блінкен заявіў, што канфлікт ва Украіне з'яўляецца пагрозай для харчовай бяспекі ў свеце.

Сарказі падтрымаў кандыдатуру Макрона

Былы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выказаў падтрымку кандыдатуры дзеючага лідара краіны Эмануэля Макрона ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта паведамляе RIA Навіны.

«Я буду галасаваць за Эмануэля Макрона, таму што лічу, што ў яго ёсць неабходны вопыт перад сур'ёзным міжнародным крызісам, складаным як ніколі», — заявіў Нікаля Сарказі.

Раней алжырскі палітык і актывіст Фаціх Цітуш назваў вынікі першага тура прэзідэнцкіх выбараў у Францыі «поўным крахам» традыцыйных партый. Паводле яго слоў, нягледзячы на тое, што прэзідэнцкая кампанія Марын Ле Пен гэтым разам прынесла ёй больш галасоў, чым на выбарах у 2017 годзе, яна да гэтага часу з'яўляецца «вельмі правым кандыдатам», з-за чаго яе шанцы перамагчы ў другім туры вельмі малыя.

Зашуміць і зазелянее

Да Рэспубліканскай акцыі «Тыдзень лесу» далучыўся кіраўнік Брэсцкай вобласці Юрый ШУЛЕЙКА

У мерапрыемстве прынялі ўдзел кіраўнікі Брэсцкай вобласці. На адной з рэкультиваваных лесасек Брэсцкага раёна яны разам з леснікамі высадзілі маладыя хвойкі. А ўсяго па вобласці вясной плануецца высадзіць каля 3,5 мільёна саджанцаў і сеянцаў. Паўдзельнічаць у добрай справе выказалі жаданне каля 10 тысяч чалавек з вобласці.

Старшыня аблвыканкама Юрый Шулейка, які ўзначаліў працоўны дэсант аблвыканкама, падкрэсліў, што людзі праяўляюць актыўны інтарэс да акцыі, хочучы удзельнічаць у добрай справе сем'ямі. І гэта вельмі радуе: «Калі людзі падчас работы адчуюць аднасіць з прыродай, то будучы беражліва да яе ставіцца. А дзеці атрымаюць урок на ўсё жыццё», — далучыўся да размовы дырэктар Брэсцкага дзяржаўнага лесагаспадарчага аб'яднання Анатоль ЛЕВАНЮК.

Летась падчас аналагічнай акцыі ў вобласці было пасаджана 3,3 мільёна саджанцаў на плошчы 656 гектараў. Актыўна працягваецца работа і цяпер. Напрыклад, студэнцкі экалагічны атрад «Адвага» імя Героя Саўецкага Саюза Дзмітрыя Трэмасова Пінскага прафесійнага ліцэя сельгасвытворчасці падчас вясновых канікул садзіць маладыя сосны і бярозы на землях Малодкавіцкага лясніцтва. У кожным раёне ёсць ініцыятывы як моладзі, так і дарослага насельніцтва, накіраваныя на аднаўленне і павелічэнне ляснога масіву і ўпрыгажэнне роднай зямлі.

Святлана ЯСКЕВІЧ.



Фота Валерыя КУРАЛЯ.

Старшыня Брэсцкага аблвыканкама Юрый ШУЛЕЙКА падчас акцыі па пасадцы лесу.

НАБЛІЖАЮЧЫ БУДУЧЫНЮ

Новыя будаўнічыя матэрыялы і тэхналогіі з'яўляюцца ў свеце ледзь не штодня. І некаторыя з іх сапраўды здольныя змяніць жыццё да лепшага



Завод керамзітавага гравію падтрымлівае вытворцаў будаўнічых матэрыялаў Рэспублікі Беларусь і ўжо больш за дзесяць гадоў з'яўляецца афіцыйным партнёрам конкурсу «Лепшы будаўнічы прадукт года» («Лідары ў будаўніцтве»).

Новалукомльскі завод керамзітавага гравію заснаваны ў 1977 годзе і з'яўляецца адным з найбуйнейшых вытворцаў керамзіту ў Еўропе.

— На прадпрыемстве ідзе пастаянная работа па мадэрнізацыі вытворчых ліній, — кажа дырэктар ААТ «Завод керамзітавага гравію г. Новалукомль» Міхаіл ЛАЗАРШВІЛІ (на фота трэці справа). — Сёння вытворчая магутнасць нашага завода складае 600 тысяч кубічных метраў керамзіту за год. Пасля завяршэння мадэрнізацыі магутнасць па вытворчасці керамзітавага гравію вырасцэ да 1 млн кубаметраў у год. Асаблівым попытам карыстаюцца керамзітабетонныя блокі будаўнічых «ТэрмаКомфорт». Гэта ўнікальныя сцэнавы матэрыялы, які вы-

рабляцца метадам паўсухога вібрапрэсавання з буйнапорыстага керамзітабетону на аснове керамзіту і цэменту. Такая тэхналогія вытворчасці і выкарыстання керамзіту ў якасці запаяльнай ніка керамзітабетонных блокаў дазваляюць атрымаць сцэнавы матэрыял з высокімі цеплаізаляцыйнымі і гукаізаляцыйнымі ўласцівасцямі, з высокай марозаўстойлівасцю і вільгацётрываласцю, з павышанай камфортнасцю і даўгавечнасцю.

Некалькі гадоў таму ААТ «Завод керамзітавага гравію г. Новалукомль» распрацаваў унікальны будаўнічы матэрыял з керамзітапенабетону. Новы перспектывны матэрыял, які не мае аналагаў у свеце, створаны ў супрацоўніцтве з навукоўцамі ДП «Інстытут жытля — Навукова-даследчы праектна-тэхналагічны інстытут будіндустрыі імя Атаева С. С.».

БНТУ і БДТУ. Распрацоўка дазваляе ствараць аднаслаёвыя керамзітапенабетонныя панэлі таўшчынёй 350 мм, якія адпавядаюць патрабаванням для энергаэфектывных будынкаў.

— Новыя перспектывы выкарыстання керамзіту, напрыклад, у вытворчасці агароджальных панэляў для індустрыяльнага домабудавання, — тлумачыць Міхаіл Гурамовіч. — Магчымаць прымянення гэтага асабліва лёгкага керамзіту ў сцэнавых агароджальных канструкцыях была прапанавана ДП «Інстытут жытля — НДПТІБ імя Атаева С. С.». Яны распрацавалі канструкцыю, у якой апорнымі з'яўляюцца ўнутраныя панэлі, а агароджальныя становяцца самаянсучымі (у гэтых панэлях і выкарыстоўваецца керамзітапенабетон). Буйны асабліва лёгкі керамзіт не толькі павышае цеплафізічныя ўласцівасці панэляў, але і прыводзіць да зніжэння ўдзельнай вагі канструкцыі. Гэта, у сваю чаргу, павышае іх тэхналагічнасць і зніжае нагрузку на апорныя элементы будынкаў.

На базе КУП «Брэстжылбуд» былі выраблены даследныя партыі сцэнавых панэляў, праведзены іх комплексныя выпрабаванні, якія далі станоучыя вынікі: сцэнавыя панэлі цалкам адказваюць патрабаванням дзеючай нарматыўнай базы Рэспублікі Беларусь.

Міхаіл Лазаршвілі ўзначальвае ААТ «Завод керамзітавага гравію г. Новалукомль» больш за дваццаць гадоў. За гэты час сертыфікаваны сістэма менеджменту якасці ISO, сістэмы кіравання навакольным асяроддзем і аховы працы міжнародным сертыфікацыйным органам BVC згодна з патрабаваннямі ISO. Пабудаваны гаспадарчыя збудаван-

ні цэха вытворчасці керамзіту, а гэта дало магчымасць скараціць канцэнтрацыю забруджальных павятра рэчываў у больш чым дзесяць разоў. Уведзена ў строй газопоршневая ўстаноўка (цяпер эканомія паліва складае больш за 30%). Адкрыты новы цэх па вытворчасці керамзітабетонных вырабаў метадам паўсухога вібрапрэсавання. Выраслі аб'ёмы вытворчасці і асвоены новыя віды прадукцыі. Завод пад кіраўніцтвам Міхаіла Лазаршвілі не раз адзначаны дыпламамі прэфесійных конкурсаў «Найлеп-

шы будаўнічы прадукт года», «На найлепшае дасягненне ў будаўнічай галіне Рэспублікі Беларусь», міжнародных спецыялізаваных выставак «BUDEXPO», «Будпрагрэс». У 2020 годзе па правае прадпрыемства стала пераможцам конкурсу «Лідар энергаэфектывнасці». А ў снежні гэтага года дырэктар ААТ «Завод керамзітавага гравію г. Новалукомль» Міхаіл Лазаршвілі ўдасцоены медала «За працоўныя заслугі».

Аляксандра АНЦЭЛВІЧ.
Фота Алены ДАУЖАНОК.

КЕРАМЗИТ
Новолукомль

ОАО «ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЮ Г. НОВАЛУКОМЛЬ»

Официальный партнер конкурса «Лидеры в строительстве»

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Керамзит — тепло- и звукоизоляционный материал насыпной и фасованный

Керамзитобетонные блоки «ТермоКомфорт» — стеновой материал XXI века

Плитка тротуарная и бордюры

Республика Беларусь, 211162, Витебская область, Чашинский район, г. Новолукомль, ш. Крупецкое, 1

Продукция сертифицирована, имеет CE-маркировку

Наша продукция комфортна, экологична и долговечна!

Тел./факс: +375(2133) 3 45 71, 3 46 08, 3 45 65
www.keramzit.by e-mail: sbyt@keramzit.by

Інтэлектуальная энергія

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сабекошт адной гікакалоры, што ствараецца на мясцовых энергасурсах, на 20-25% меншы, чым на прыродным газе. У Шучыне, напрыклад, адкрыта ў канцы 2021-га аўтаматызаваная кацельня з двума катламі па 6 МВт ужо дазволіла знізіць сабекошт энергіі са 105 рублёў за гікакалорыю да 75 рублёў (саканомлена 300 тысяч долараў). Віталій Крэцкі падкрэсліў, што падобныя кацельныя як прыклад інтэлектуальнай энергаэфектывнасці садзейнічаюць стварэнню новых рабочых месцаў (у тым ліку і для вырабу адпаведнага абсталявання для іх) і патрабуюць ад апэратараў большай кваліфікацыі, хоць абсталяванне кацельнай само сочыцца за тэмпературнай звонку і настройвае адпаведную магутнасць, а таксама папярэджвае пра магчымыя праблемы ў рабоце.

— Тым не менш, нікога не прымушаюць эканоміць — энергасурсаў у краіне дастаткова, але іх трэба правільна выкарыстоўваць, — мяркуе дырэктар дэпартаменту. — Звычайныя лампы, замененыя святлодыёднымі, ужо далі адчувальны эффект, а сёння мы ўкараняем аўтаматычнае кіраванне асвятленнем, якое працуе ў залежнасці ад часу сутак і неабходнасці ў ім. Дзесяць раёнаў краіны са 118 на 90% забяспечваюць сябе за кошт упасных энергасурсаў. А ў больш як 75 раёнах доля мясцовых рэсурсаў у энергабалансе — звыш за 50%. Яшчэ ў 40 раёнах гэтая лічба складае 75%.

Плануй — рабі — правярай

Дасягненне энергаэфектывнасці ўплывае ў выніку і на зніжэнне сабекошту, і на павы-

шэнне канкурэнтаздольнасці. Энергетычны менеджмент дазваляе пастаянна і цыклічна ўдасканальваць работу на прадпрыемствах па прычыпе «плануй, рабі, правярай, дзейнічай», лічыць Віталій Крэцкі.

— Вельмі важную ролю ў стварэнні ўсіх энергаэфектывных распрацовак іграе і інтэлектуальны складнік, дзякуючы якому ствараюцца новыя распрацоўкі, — упэўнены Аляксандр ПАТУЦІН, дырэктар цэнтры падтрымкі прадпрымальніцтва «Дзелавы медыя», намеснік старшыні аргкамітэта конкурсу «Лідар энергаэфектывнасці». — Летась было 45 пераможцаў, а сёлета мы чакаем іх яшчэ больш. Прычым 25% праектаў летась былі звязаны з інтэлектуальным складнікам ці ўтрымлівалі інтэлектуальныя рашэнні і тэхналогіі. Сёлета, пэўна, не менш як траціна праектаў будзе звязана з лічбавізацыяй і аўтаматызацыяй.

Штогод на конкурс трапляюць найбольш значныя і адметныя дасягненні галіны энергазберажэння і эфектывнасці. Конкурс у 2015-м пачынаўся з трох намінацый. Цяпер жа ў ім дзевяць катэгорый па пяць-шэсць намінацый у кожнай, якія ахопліваюць фактычна ўсе галіны вытворчасці. Сёлета конкурс адбудзецца ў восьмы раз і набывае яшчэ адну намінацыю — «Лідар энергаэфектывнасці канкрэтнай галіны», каб вызначыць найлепшых па развіцці ў пэўных сферах.

Па выніках мінулага года галоўную ўзнагароду — Гран-пры конкурсу — атрымала Віцебская камунальнае вытворчае ўнітарнае прадпрыемства кацельных і цеплавых сетак, якое займаецца ўтылізацыяй цяпла ад дымавых газаў кацельных.

— На конкурс мы прадставілі ўтылізатар для работы з газавымі катламі магутнасцю ад 0,8 да 2 МВт (для аб'ектаў малой энергетыкі), які дазваляе павысіць ККД катлоў на 3-6%. Такія ўтылізатары ўкаранілі ўжо на пяці кацельнях, — раскажаў Пётр БАРАНОУСКІ, дырэктар ДП «ВВКІЦС». — Для яго работы не патрэбна будаўніцтва новых памашканяў, а таксама рэгламентныя работы і дадатковае абслугоўванне.

Сістэма бяспекі разумнага дома

Прызёрам чатырох намінацый конкурсу летась стала і прадпрыемства «Мінгаз», якое прадставіла шэсць прадуктаў. Адна з цяперашніх задач газавікоў — стварэнне інтэлектуальнага комплексу кіравання сістэмай газазабеспячэння, што дазволіць палепшыць газаразмеркаванне праз аўтаматызаванае кіраванне і контроль у розных рэжымах работы і забяспечыць магчымасць дыстанцыйнага кіравання прыладамі, раскажаў Андрэй ВІРАЧКІН, першы намеснік генеральнага дырэктара — галоўны інжынер УП «Мінгаз»:

— На прадпрыемстве дзейнічае інтэлектуальны кантрольна-вымяральный пункт з функцыяй дыстанцыйнай перадачы значэнняў на рабочае месца апэратара. Працягваецца работа і па ўдасканаленні сістэмы дыспетчарызацыі аб'ектаў. Летась закончылі маштабную мадэрнізацыю торфабыркетнага завода «Сяргевіцкае». Аўтаматызаваны цыкл вытворчасці брыкету і ўсе працэсы кацельнай, якая працуе на торфе. У выніку эканомія па заводзе склала амаль 500 т. у. п.

Сёлета на конкурс мы прадставім новыя распрацоўкі.

Важная сфера для выкарыстання інтэлектуальных тэхналогій — жыллёва-камунальная гаспадарка. Сярод прадпрыемстваў ЖКГ летась таксама было шмат пераможцаў конкурсу. Пра інфарматызацыю працэсаў у камунальных сістэмах раскажаў Вадзім КІЦКАЎ, дырэктар Інстытута жыллёва-камунальнай гаспадаркі НАН.

Трэба адзначыць, што інфарматызаваны будынак дазваляе значна знізіць затраты энергіі, а гэта адзін з крытэрыяў разумнага дома. Адзін з найважнейшых момантаў пры гэтым — сістэма бяспекі.

— У НАН распрацоўваюцца спецыяльныя датчыкі — газавыя сэнсары, якія здольныя рэагаваць не на адкрытае палымі ці задымленне, а могуць па наяўнасці малекул чаднага газу ці вадароду вызначыць узгаранне на пачатковай стадыі або нават да яго, калі толькі пачынаецца акісленне будаўнічых матэрыялаў, — паведаміў эксперт.

Важным і разумным доме з'яўляецца таксама падамовай ўлік, які дазваляе кіраваць рэсурсамі і планаваць іх расход. Ён пераводзіць на новы ўзровень усе службы эксплуатацыі.

Адна з задач павышэння эфектывнасці цеплазабеспячэння аб'ектаў ЖКГ — мадэрнізацыя ўсіх сістэм з пераходам на выкарыстанне аднаўляльных крыніц энергіі. Яшчэ на стадыі праектавання трэба задзейнічаць энергію сонца і цеплавых помпы. А самы разумны дом — які імянецца да нулявога ўжывання энергіі.

Ірына СІДАРОК.

«Ваеннае пакаленне — мірнаму пакаленню»

«Я ДАГЭТУЛЬ ДРЫЖУ АД СТРАХУ, КАЛІ БАЧУ Ё КІНО САЛДАТА Ё КАСЦЫ...»

Часам даводзіцца чуць, што дзеці, а тым больш малыя, мала што помняць...

За іншых казаць не буду, а сама, як высвятляецца, помню шмат. Да таго ж — гэта на пачатак вайны мне было пяць, а потым і шэсць, і сем... Яна, прапратая, цягнулася доўга.

Помню, што таку адразу прызвалі на фронт, і мама тады вельмі плакала, быццам адчувала, што ніколі ўжо не убачыць.

Помню, што дзядуля таксама хацеў праводзіць, адвітацца... Ён ехаў з вёскі Града, спяшаўся, але не паспеў. І назад паехаў не адзін: забраў з сабою маму і нас, унукаў: мяне, старэйшую, трохгадовага браціка Геню і сястрычку Зіначку (ёй не было і двух).

Вывозыць нас з Віцебска — я гэта потым зразумела, — дзядуля даўмаў, што ўратаваць ад немцаў, аднак у ліпені 1941-га яны былі і ў вёсцы Града: пазабіралі ў людзей кароў, палавілі курэй, пастралілі сабак, самі, павыганушы гаспадароў, пасяліліся ў найлепшых дамах... Вяскоўцы апынуліся ў горшых, харчаваліся бульбай, буракамі, капустай. Але не змырліся: полыма шугала то тут, то там, партызаны падарвалі склад у Асінаўцы і недзе на раз'ездзе Лычкоўскага...

Здаецца, пасяля гэтага па вёсцы пайшлі чуткі, што людзей некуды

пагоняць. Вяскоўцы сталі рыхтавацца. З мукі, якая дзе-нідзе яшчэ заставалася, жанчыны пяклі хлеб, але нават дзедцам яго не давалі: сушылі сухары, бо ў дарозе, казалі, без іх не выжыць.

А неяк, помню, усіх павыганялі з хат. Было такое і раней: нас «строілі» на плошчы, каб паказаць, як распраўляюцца з партызанамі. Аднак у той раз на вуліцы стаялі тры падводы, на іх стараста сказаў скласці рэчы... Прагучала каманда — коні рушылі з месца, а за імі — людзі. Немцы з аўтаматамі, у чорных касках-каструлях ішлі па баках. Двое вялі аўчарак. (Столькі гадоў прайшло, а я дагэтуль дрыжу ад страху, калі бачу ў кіно салдата (нават нашага!) у касцы, і вельмі баюся сабак...)

Я ішла разам з усімі, мама несла Зіначку, а Геню — маміна сяброўка. Ішлі моўчкі, ніхто не размаўляў. Бліжэй да вечара апынуліся каля вялікай драўлянай пабудовы («Нейкі свіран ці што?» — не зразумела мама), а людзі раптам захваліліся. З усіх бакоў пачулася: «Паліцай! Паліцай!»

Калі і як немцы «перадалі» нас, я не ўважыла. Помню толькі, што тыя варожыя паслугачы насцеж расчынлі дзверы свірана, з крыкам і мацюкамі, як тую скаціну, сталі заганаць нас унутр. Адна жанчына загаласіла... Тут жа прагучаў выстрал. Не, яе не забілі, але прымусілі сіцхнуць.

Маўчалі, не плакалі і ўсе астатнія. Мама потым сказала — шкадавалі дзяцей.

А тым часам ужо сцягнула, усе стаміліся — добра было б паспаць, але гэтае памяшканне выклікала хіба што жах. Наш старэнькі сусед у некага спытаў: «Нас спяляць?» Яму ніхто не адказаў, бо адзін з паліцаў (ці ўсё ж такі партызан?), заганычы ў свіран, паспеў шапнуць, што зробіць усё, каб мы засталіся жывымі.

Помню грукат дзвярэй, калі іх зачынялі, помню, як замыкалі.

У самім свіране было цёмна і вельмі холадна. Мы сядзелі на нечым бітым, падобным на цэглу. Побач з намі ўладкавалася цёця Фруза з маленькім Мішам. У яе (мама сказала) прапала малако, і таму дзіцяці яна дала пажаваны, загорнуты ў марлю сухарык. Але хлопчык усё роўна плакаў, а потым змоўк. Цёця Фруза трымала на руках ужо мёртвага.

Есці, апроч сухароў, не было чаго. І вады ў бітончыку амаль не заставалася, але мама ўгаворвала цёцю Фрузу трымацца і хоць нешта з'есці...

Раніцай, калі развіднела, расчынілася адна палова дзвярэй, потым другая, але выходзіць са свірана ніхто не спяшаўся, бо першае, што мы убачылі, быў... досыць доўгі роў. Па баках яго ляжалі свежыя камякі чырванаватай гліны, і яна выклікала сапраўдны жах.

Далей са слоў мамы: «На выхадзе да нас падышоў той самы «паліцай», ціха сказаў: «Перадайце жанчынам, каб кожная ўзяла дзіця...» І тут жа закрычаў: «А ну хутчэй! У шарэнгу! Вунь там!» Ён паказаў у бок рова».

Мяне мама аддала нейкай цётцы Надзі, і яны, ужо разам, загалі, каб я тую цётку называла мамай, бо калі так не зрабіла, нас заб'юць. Майго браціка трымала маміна сяброўка, мама — малую Зіну. Побач з імі стаяла цёця Фруза з мёртвым Мішам.

Немцы былі паводдаль. Строй абыходзілі паліцай. Адзін спытаў у мяне: «Як завуць?» — «Зоя», — адказала я, трымаючы за спадніцу аджучу цётку. — «А гэта, — паказаў ён на Надзю, — твая мама?» — «Так», — адказала я.

Потым усіх, хто быў з дзецьмі, пастроілі ў адну калону, хто без

дзяцей — у другую. Мы пайшлі, і мне здавалася, што канца ў гэтай дарогі проста няма...

Прыгнالی ў вёску Пальчыкі Сёненскага раёна. У адной хаце, апроч гаспадароў (тры чалавекі), пасялілі яшчэ тры сям'і: на падлозе, кожную ў асобным куце. І хоць потым нам давалася галадаць, жабраваць, перанесці тыф, пахаваць малую сястрычку, я шчаслівая, што выжыла, што нас не спалілі, што сярод паліцаў не ўсе былі злыдні.

...Ужо дарослай я спрабавала шукаць людзей, з якімі былі ў тым свіране. Знайшла толькі адну жанчыну. Дзесяць гадоў таму яна паказала мне месца, дзе мы маглі загінуць. А больш на мае лісты не адгукнуўся ніхто. Трэба зразумець, жывых засталася мала.

Зоя Наваенка,

Глыбоцкі раён.

Ад рэдакцыі. Лісты ад ветэранаў Вялікай Айчыннай, ад людзей, якія перажылі жахі вайны, у пошце «Звязды» (а значыць, і на яе старонках) былі заўсёды. Змяшаліся яны пад рознымі рубрыкамі: «Памяць», «Перажытае-незабытае», «Была вайна»... Сёлета — у Год гістарычнай памяці — адкрываецца новая: «Ваеннае пакаленне — мірнаму пакаленню»... Своеасаблівае эстафета.

Ёсць што ўспомніць, перадаць і пра што раскажаць? Пішыце. Кожнае прайдзівае слова для нас каштоўнае.

Мы — маладыя

ЗНАЙШЛІ СВОЙ «ПУНКТ РОСТУ»

У Віцебскім раёне прайшоў першы форум працоўнай моладзі, накіраваны на выяўленне таленавітых і амбіцыйных спецыялістаў з розных сфер дзейнасці і падтрымку маладзёжных ініцыятыв.

Арганізатары мерапрыемства — аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага райвыканкама і раённы Цэнтр культуры і творчасці — падрыхтавалі для ўдзельнікаў ва ўзросце ад 18 да 35 гадоў насычаную праграму, у якой была дыялогавая пляцоўка з вопытнымі экспертамі, а таксама — конкурс канцэптуальных прапаноў па развіцці Падзвінскага рэгіёна, экскурсійны тур па музеях Віцебшчыны, камандныя спаборніцтвы па гульні ў лазертаг, трэнінгі і майстар-класы запрошаных спікераў з Віцебска.

У першы дзень маладыя спецыялісты аграрна-прамысловай, сфер адукацыі і культуры прэзентавалі каля 15 ідэй па развіцці і добраўпарадкаванні паўночнага рэгіёна.

Сярод цікавых прапаноў — стварэнне віртуальнага музея, будаўніцтва турлагера з рэстаранам нацыянальнай кухні для сумеснага адпачынку працоўных калектываў Віцебшчыны, актывізацыя і папулярнае прамысловага турызму. Аргамітэт форуму адзначыў спецпрызам лепшую — «Будаўніцтва міні-гасцініцы на базе былой спартзалы ў аграгарадку Заронава», якую прэзентавала Аляксандра Гвоздзевы.

Другі дзень, прысвечаны Году гістарычнай памяці, быў насычаны экскурсійнымі маршрутамі па славурых мясцінах Падзвіння. Удзельнікі мерапрыемства ўшанавалі памяць загінулых падчас Вялікай Айчыннай вайны на мемарыяле ў Заронаве; завіталі ў раённы гісторыка-краязнаўчы музей і прайшліся сцэжкамі самага высокага чалавека ў свеце Фёдора Махнова; азнаёміліся з дзейнасцю і дасягненнямі Цэнтра рамёстваў «Адраджэнне»; дакрануліся да зорак у музеі космасу Ноўкінскай школы і нават сышліся



Маладыя педагогі ў музеі «Гісторыя Заронаўскага краю».

ў спаборніцтвах па гульні ў лазертаг на базе ФСК «Ураджай».

У фінальным дзень мерапрыемства маладыя спецыялісты наведалі трэнінг тэлеведучай Наталі Парфёнавай «Брэндзінг — кіраванне ўражаннем», майстар-клас па аратарскім майстэрстве мастацкага кіраўніка Цэнтра культуры «Віцебск» Кірыла Сіліванова і

семинар бізнес-прадзюсара Андрэя Лапіна. Тры гадзіны праляцкі вострагэнна, пакінуўшы карысныя веды і добрыя эмоцыі.

На урачыстай цырымоніі закрыцця з натхняльным словам да маладога пакалення звярнулася пераможца рэспубліканскага конкурсу «100 ідэй для Беларусі» Лізавета Іванова з Акцябрскай сярэдняй школы Віцебскага раёна. Яна пажадала моладзі не баяцца марыць, прыдумваць новае і імкнуцца да рэалізацыі ідэй, на сваім прыкладзе падкрэсліўшы, што сямья неверагодныя прапановы могуць стаць карыснымі і знайсці водгук у грамадстве.

Арганізатары і ўдзельнікі «Пункта росту» сышліся ў адным: такі форум павінен стаць добрай традыцыяй у раёне, бо ён свяджжае адзінства і сяброўства. Наступную сустрэчу маладых спецыялістаў вырашана правесці летам у фармаце турзлёту.

Аляксандра СЛАВІНА.

Ад Жардэдаў...

ВЯРБА РАСПУСКАЕЦА ПЕРШАЙ

У нашай сям'і — вясковых інтэлігентаў, настаўнікаў — заўжды шанавалі народныя традыцыі. Напярэдадні верніцкіх, напрыклад, мы з сястрой штогод хадзілі па вярбу і наразалі шмат галінак, бо трэба было занесці старэнькім суседкам і дома паставіць у збанок, каб на Вялікідзень упрыгожыць стол...

Але ж найперш рыхтавалі вербачку для асвятчання ў царкве: прыбіралі галінкі самаробнымі кветкамі, барвенкам, ядлоўцам (ён сімвалізуе царновы вянок), прывязвалі чырвоны шарсцяны ніткай. Потым, калі ў некага пачынала балець рука, яе завязвалі на запяцце.

Па дарозе з царквы — і ўжо асвечанымі галінкамі — людзі спяшаліся злёгка пасябаць адно аднаго са словамі: «Не я б'ю, вярба б'е. За тыдзень Вялікідзень. Будзь здаровы, як вярба, будзь багаты, як зямля!», альбо «Вярба б'е — бог сілы дае!»

Зычылі яе не толькі людзям. Галінкамі тата заўсёды сцябляў па вуліцах да рэалізацыі ідэй, на сваім прыкладзе падкрэсліўшы, што сямья неверагодныя прапановы могуць стаць карыснымі і знайсці водгук у грамадстве.

Арганізатары і ўдзельнікі «Пункта росту» сышліся ў адным: такі форум павінен стаць добрай традыцыяй у раёне, бо ён свяджжае адзінства і сяброўства. Наступную сустрэчу маладых спецыялістаў вырашана правесці летам у фармаце турзлёту.

Вярба ў Беларусі — дрэва любімае: жывае, апетае ў песнях. Помніце: «Шумяць вербы...», «А ў полі вярба...», «У суботу Янка...»

Всяно яна распускаецца першай.

Соф'я Кабарыха,

Баранавіцкі раён.



Удзельнікі форуму «Пункт росту».



Пытанні спонсарскай дапамогі

Сенатары лічаць мэтазгодным аказаць яе арганізацыям, якія займаюцца патрыятычным выхаваннем і захаваннем памяці аб Вялікай Айчыннай вайне



У Савеце Рэспублікі пад кіраўніцтвам Старшыні Савета Рэспублікі Наталлі КАЧАНАВАЙ адбылося чарговае пасяджэнне экспертнага савета. На парадку дня было ўдасканаленне рэгулявання, аказання і выкарыстання бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі, паведамляе БелТА.

Эксперты сыхліся на думцы аб тым, што наспела неабходнасць актуалізаваць дзеючы парадак аказання і выкарыстання бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі пры захаванні яе канцэпцыі. Выдзелены два асноўныя пытанні: спрашчэнне працэдурны аtryмання бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі, а таксама пашырэнне і ўдакладненне пераліку мэт, на якія такая дапамога можа быць аказана, атрымана і выкарыстана.

У прыватнасці, абгрунтавалася важнасць уключэння ў пералік такой мэты, як падтрымка арганізацый, што ажыццяўляюць патрыятычнае выхаванне дзяцей і моладзі, дзейнасць, накіраваную на захаванне гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. У дадзеным кантэксце Наталля Качанова адзначыла, што патрыятычнае выхаванне мае першачарговае значэнне для забеспячэння сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.

Асобная ўвага была ўдзелена прававым механізмам спынення атрымання грашовых сродкаў для мэт, якія ствараюць пагрозу нацыянальнай бяспецы або прычынення шкоды грамадскім і (або) дзяржаўным інтарэсам.

Як дапоўніў член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Сяргей Анохоўскі, прамысловыя прадпрыемствы пастаянна аказваюць спонсарскую дапамогу ўстановам адукацыі і аховы здароўя.

Сенатар падкрэсліў, што за кожным прадпрыемствам на тэрыторыі вобласці, горада замацаваны падшэфныя арганізацыі. У адпаведнасці з такім замацаваннем яны звяртаюцца па аказанне рознага кшталту дапамогі. Гэта можа выяўляцца як у грашовай форме, так і ў іншай, напрыклад, перадачы абсталявання. У кожнага прадпрыемства ёсць уласнікі. Пытанне ўзгадняецца з наглядальнымі саветам, падпісваецца дагавор аб спонсарскай дапамозе, і дапамога аказваецца. Пры гэтым на сёння ліміты не павінны перавышаць адзін працэнт ад чыстага прыбытку, каб не парушалася заканадаўства», — удакладніў ён.

НА ПАРАДКУ ДНЯ

РУХ НЕРУХОМАСЦІ

Як занябаныя будынкі набываюць другое жыццё



Былы будынак анкадыспансера ў Мазыры стаў жылым комплексам.



Бялая амбулаторыя ў в. Целяшы Гомельскага раёна рэканструйравана пад жыллё.



У будынку былой лазні ў Буйнавічах Лельчыцкага раёна адкрыты комплексны пункт побытавага абслугоўвання насельніцтва.

На Гомельшчыне сёння даступна амаль дзве тысячы новых рабочых месцаў на прададзеных і перададзеных аб'ектах нерухомаści, якія раней не выкарыстоўваліся. Толькі летась у мясцовыя бюджэты ад выкарыстання і рэалізацыі дзяржаўнай маёмасці паступіла звыш 33 мільёнаў рублёў. Вяртанне дзяржамаёмасці ў эканоміку знаходзіцца пад пільным кантролем дэпутацкага корпуса рэгіёна і праводзіцца ў цесным узаемадзейні ўсіх органаў кіравання і самакіравання.

Эфектыўнае выкарыстанне нерухомай маёмасці і яе ўключэнне ў гаспадарчы абарот — рэсурс для забеспячэння парадку на зямлі і далейшага эканамічнага развіцця раёнаў. Гэтыя і іншыя прыярытэтычныя задачы ў рабоце на месцах былі акрэслены падчас пасяджэння Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце, фінансах і камунальнай маёмасці Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў.

— Для выканання даручэнняў Прэзідэнта і ўрада ў бягучым годзе неабходна прадоўжыць работу па апэратыўным выяўленні аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца, прыняцці мер па іх вяртанні ў эканоміку ў максімальна кароткія тэрміны, прыцягненні інвестыцый за кошт продажу гэтых аб'ектаў нерухомаści, — звярнула ўвагу кіраўнік дэпутацкага корпуса Гомельшчыны, старшыня аблсавета Кацярына ЗЕНКЕВІЧ.

Сёння Гомельшчына вызначаецца самымі высокімі ў краіне паказчыкамі па прыцягненні ў гаспадарчы абарот аб'ектаў нерухомай маёмасці, што раней не выкарыстоўваліся. Як пака-

заў аналіз работы, мясцовыя выканкамы вобласці апэратыўна прымаюць рашэнні не толькі аб продажы такіх аб'ектаў, але і разглядаюць прапановы прадпрымальнікаў аб іх бязвыплатнай перадачы ў прыватную ўласнасць пад рэалізацыю інвестыцыйных праектаў.

Як адзначыла старшыня камітэта дзяржаўнай маёмасці Гомельскага аблвыканкама Наталля САЦУТА, усяго ў рэгіёне на 1 студзеня бягучага года заключана 45 дагавораў бязвыплатнай перадачы па больш як 200 аб'ектах, якія не выкарыстоўваюцца.

— Развіццё прыватнага бізнесу на прададзеных і бязвыплатна перададзеных аб'ектах дае не толькі станоўчы вынік эканоміцы рэгіёнаў (сума ўкладзеных у аб'екты інвестыцый складала 12,1 мільёна рублёў), але і паляпшае іх сацыяльна-працоўную сферу, — падкрэсліла Наталля Сацута. — Варта адзначыць, што большасць аб'ектаў набываецца менавіта карэннымі жыхарамі раёнаў. Асабліва гэта прасочваецца на тэрыторыях, размешчаных на адлегласці ад абласнога цэнтра. Больш за 60 % аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца, было набыта менавіта прадпрымальнікамі і грамадзянамі, якія пражываюць на той жа тэрыторыі. Гэта сведчыць не толькі аб жаданні жыць і працаваць на малой радзіме, але і прыносіць карысць для развіцця свайго раёна, — упэўненая кіраўнік ведамства.

Сярод аб'ектаў, па якіх пакупнікамі паспяхова выкананы ўзятыя імі абавязальствы, па-ранейшаму лідзіруюць будынкі вытворчага прызначэння — 26 % ад агульнай колькасці вярнутых у гаспадарку аб'ектаў. Расце колькасць аб'ектаў нерухомаści, пераабсталяваных пад жыллё або для асабістых падсобных гаспадарак, як гандлёвыя аб'екты і аб'екты сферы паслуг.

(Заканчэнне на 9-й стар.)

СТАЛІЧНЫ ЧАС

ЦЭНЫ, ЗАНЯТАСЦЬ,
ЗАРПЛАТЫ

НІБЫ ГОРАД У ГОРАДЗЕ

Маскоўскі раён Мінска адзначыў 45-годдзе

У Цэнтры дадатковай адукацыі для дзяцей і моладзі «Ранак» адбыўся ўрачысты сход, а на пляцоўцы перад уваходам для гасцей устанавілі тэматычную фотазону разам з выстаўкай творчых работ устаноў адукацыі. У мерапрыемстве ўзяла ўдзел Старшыня Савета Рэспублікі Наталля КАЧАНОВА.

— Мінск адзіны і непадзельны. І ўсё ж у сталіцы ёсць свае раёны, кожны з якіх жыхары бязмерна любяць. Раёны ў Мінску дастаткова вялікія, густанаселеныя — некаторыя практычна як гарады. Маскоўскі раён — другі па колькасці: тут жыве больш за 300 тысяч чалавек, — сказала Наталля Іванаўна. — Я не нарадзілася і не вырасла ў Мінску, але дакладна ведаю, што жыхары сталіцы шануюць і ганарацца тым месцам, дзе яны жывуць. Працуючы з адміністрацыямі сталіцы, мы бачым, што ўскоды па-рознаму складваецца сітуацыя. Дзесьці больш развітая інфраструктура, некаторыя раёны больш спальныя, ёсць і прамысловыя раёны. У Маскоўскім перапляецца ўсё: тут ёсць прамысловыя прадпрыемствы, установы аховы здароўя, сацыяльныя аб'екты, актыўна будуюцца жыллі.

Старшыня Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта Уладзімір КУХАРАЎ назваў Маскоўскі раён «горадам па колькасці насельніцтва, па колькасці працуючых прадпрыемстваў і арганізацый».

— У яго ёсць свае перамогі і праблемы, але тут у жыхары прысутнічае адчуванне ўпэўненасці ў заўтрашнім дні, — падсумаваў мэр сталіцы.

З моманту ўтварэння раёна колькасць яго насельніцтва павялічылася амаль з 90 тысяч да 311 тысяч чалавек. Цяпер дзейнасць на



тэрыторыі раёна ажыццяўляе больш за 98 тысяч суб'ектаў гаспадарання, у якіх працуе каля 150 тысяч чалавек.

Як адзначыла кіраўнік адміністрацыі Маскоўскага раёна Станцыя КАЛЯДКА, гэта дазваляе яму ўваходзіць у першую тройку сярод раёнаў па фарміраванні кансалідаванага бюджэту горада.

— Асноўны ўклад у развіццё Маскоўскага раёна ўносяць такія сферы, як прамысловасць, транспарт, інфармацыя і сувязь, гандаль. Рэалізоўваюцца праекты ўзвядзення адміністрацыйных будынкаў, бізнес-цэнтраў, аўтазаправачных станцый, аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання, прыцягваюцца інвестыцыі, — пералічыла яна. — Актыўна развіваецца і будаўнічая галіна. За апошнія шэсць гадоў уведзена ў эксплуатацыю 815 тысяч квадратных метраў жылля. Адкрыты новыя сацыяльныя аб'екты:

паліклініка, сем устаноў адукацыі, пяць дзіцячых садкоў і дзве школы, басейны, два спартыўныя аб'екты, інтэрнат.

Наталля Качанова адзначыла, што Маскоўскі раён — кузня кадраў для медыцынскай галіны, бо тут размешчаны вядучая медыцынская ВНУ краіны і рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр.

— Я шчыра рада павіншаваць усіх з выдатным юбілеем. За сапраўды невялікі прамежак часу ў гісторыі нашай краіны ўтварыўся прыгожы сталічны раён. Ён варты ўсялякай пахвалы: тут прыгожыя шырокія перспектывы, цудоўныя дамы, сацыяльныя аб'екты. За ўсім гэтым — людзі, якія стаялі каля вытокаў станаўлення гэтага раёна, і тыя, хто робіць сёння ўсё, каб раён развіваўся і рухаўся наперад, — сказала Старшыня Савета Рэспублікі.

Аляксей КАРПУК.

Аб выкананні трыадзінай задачы, пастаўленай Прэзідэнтам, нагадала кіраўнікам адміністрацый сталіцы Старшыня Савета Рэспублікі, упунаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў горадзе Мінску Наталля КАЧАНОВА.

«Сёння я хацела б абмеркаваць шэраг пытанняў, якія нам неабходна вырашаць. Перш за ўсё пытанні, якія датычацца эканамічнага складніка. Вы помніце трыадзіную задачу, пастаўленую кіраўніком дзяржавы: цэны, занятасць, зарплаты. Яна не адмянялася. І мы ўсе павінны працаваць у гэтым напрамку. Нам была дакладна пастаўлена задача: людзі не павінны адчуць санкцыі на сабе», — адзначыла Наталля Качанова.

Як растлумачыла журналістам начальнік інфармацыйна-аналітычнага ўпраўлення сакратарыята Савета Рэспублікі Кацярына РЭЧЫЦ, такія нарады праводзяцца традыцыйна для абмеркавання найбольш актуальных пытанняў развіцця сталіцы. «Гэтым разам акцэнт рабіўся на эканамічным блоку пытанняў. Наталля Іванаўна нагадала аб актуальнасці трыадзінай задачы, якая раней ставілася кіраўніком дзяржавы. І адзначыла, што нашы грамадзяне не павінны адчуваць на сабе ніякіх негатывных эфектаў ад санкцый. Акрамя таго, спікер таксама звярнула ўвагу на тэму ўстаноўкі і задачы кіраўніка дзяржавы, якія былі агучаны на пасяджэнні нядаўна праведзенага Савета Бяспекі. У прыватнасці, гэта самаадчуванне нашых грамадзян ва ўмовах санкцый. Гэта значыць пытанні зароботнай платы, умоў працы, цэнаўтварэння. Наталля Качанова таксама звярнула ўвагу на тое, што неабходна пастаянна маніторыць цэны і не дапускаць іх неабгрунтаванага росту».

УПОР НА МАДЭРНІЗАЦЫЮ, ІМПАРТАЗАМЯШЧЭННЕ, БЯСПЕКУ

На сесіі Брэсцкага абласнога Савета дэпутаты зацвердзілі справаздачу аблвыканкама за мінулы год і наметылі найбліжэйшыя задачы на бягучы

РАЗГЛЕДЖАНА НА СЕСІІ

У справаздачу старшыні аблвыканкама аб выкананні прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця і выкананні бюджэту вобласці за мінулы год былі не толькі падведзены вынікі, прааналізаваны дасягненні і пралікі. Доклад, па сутнасці, стаў праграмай далейшага развіцця рэгіёна на блізкіх адрэзках часу. Гаварылі пра далейшыя крокі ў кожнай з галін эканомікі, абпіраючыся на тое, што зроблена.

Старшыня аблвыканкама Юрый ШУЛЕЙКА канстатаваў, што нягледзячы на ўплыў негатыўных фактараў, вобласць стала адзіным рэгіёнам краіны летася, які забяспечыў выкананне ўсіх чатырох устаноўленых мэтавых паказчыкаў. Тэмпы росту валавога рэгіянальнага прадукту склаў 102,5 працэнта пры прагнозе — 101,5. Найбольшая заслуга ў гэтым належыць прамысловасці, дзе аб'ём вытворчасці павялічыўся крыху больш чым на пяць працэнтаў. Лепш за іншыя спрацавала перапрацоўчая прамысловасць. На перадавых пазіцыях аказаліся прадпрыемства канцэрна «Мясамалпрам», а таксама прадпрыемства «Сантэ-Брэмар», падраздзяленні «Брэстгазаапарата», вытворцы мзбілі.

Адзначалася, што пры цесным узамедзеянні з міністэрствамі і канцэрнамі ўдалося палепшыць сітуацыю на такіх праблемных прадпрыемствах, як «Палессе-электрамаш», «Брэсцкі электрамеханічны завод», пінскія «Амкадор» і «Кузлітмаш».

Цяпер найважнейшая задача — забяспечыць вытворчасць імпартазамышчальнай прадукцыі на суму больш чым 850 мільёнаў долараў па 131 пазіцыі. Актыўна распрацоўваюцца новыя кірункі. Напрыклад, дапрацоўка тэхналогій абгаічэння тугаллаўкіх глін для ААТ «Бярозабудматэрыялы» і кварцавых пясцоў для ААТ «Гомельшкло» ў Столінскім раёне.

— І калі летася эксперт тавараў у вобласці ўзрос на 23 працэнты і прадукцыя накіроўвалася ў 106 краін свету, то сёлета мы маем іншыя рэаліі, — заўважыў губернатар. — У знешнегандлёвай дзейнасці ўзнік шэраг праблем як з адгрузкай прадукцыі на экспарт, так і з закупкай сыравіны, матэрыялаў і абсталявання па імпарце. Патрабуюцца пераразмеркаванне экспартных паставак і карэкціроўка лагістычных ланцужкоў. Так што год абяцае быць няпростым.

Ёсць праблема, абумоўленая зарэдагаванасцю прадпрыемстваў. Гэта датычыцца Баранавіцкага бавоўнянага аб'яднання, пінскага

«Палесся», Брэсцкага электра-лічбавага заводу. Але работа па паляпшэнні сітуацыі вядзецца.

Паводле ацэнкі губернатара, сельская гаспадарка вобласці завяршыла мінулы год дастойна. Вобласць стала адзіным рэгіёнам краіны, які забяспечыў прырост валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі, пераадолеўшы адзнаку ў 100 працэнтаў. Галіна атрымала вырочкі на 16 працэнтаў больш, чым у папярэднім годзе. Вырасла рэнтабельнасць продажу аграрнай прадукцыі. А сёлета плануецца павялічыць выпуск малака, яек, вырошчванне жывёлы і птушкі.

Адным з галоўных паказчыкаў паспяховаці эканомікі заўсёды было будаўніцтва. Гадавая праграма будаўніцтва жытля, зацверджаная ўрадам, выканана на 106,7 працэнта. А для шматдзетных сямей, напрыклад, уведзена 2265 жылых памяшканняў пры заданні 1400. Сёлета ўзвесці яшчэ больш жылля. Уведзена ў эксплуатацыю некалькі знакавых для рэгіёна аб'ектаў: медыцынскі комплекс, прыбудова да дзіцячай абласной балніцы, спартыўны комплекс у Іванаве, сярэдняя школа ў Баранавічах. У гэтым жа годзе запрапанавана будаўніцтва буйнога свінакомплексу ў Пінскім раёне, узвядзенне вытворчага модуля



па перапрацоўцы плазмы ў Ганцавічах, будаўніцтва лічбавага тэхнапарка, пікава-рэзервовай крыніцы ў Белаазёрску.

Прыярытэтным кірункам сацыяльна-эканамічнага развіцця на сесіі названа павелічэнне інвестыцыйнай актыўнасці, асабліва па імпартазамышчэнні.

Другім важным пытаннем сесіі стала пажарная бяспека насельніцтва. Дэпутаты наведлі Цэнтр навучанна-бяспечнай жыццяздзейнасці абласнога ўпраўлення МНС. Як адзначыў начальнік Брэсцкага абласнога ўпраўлення МНС Алег ЛАШКО, галоўнай задачай выхавання насельніцтва ратавальнікі лічаць асвету ў гэтым напрамку. Менш чым год існуе цэнтр, а яго ўжо наведла больш

за пяць тысяч чалавек. Большасць з іх — дзеці і моладзь.

Работу па другім ключавым пытанні падсумаваў старшыня Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў Юрый НАРКЕВІЧ:

— У любой дзейнасці на першы план выступае бяспека чалавека. І ў гэтым сэнсе хачу падкрэсліць адказнасць не толькі органаў улады, адпаведных ведамстваў, але і самога грамадзяніна. Кожную ясну мы сутыкаемся з сапраўднымі бедствамі — выпальваннем травы, што нярэдка становіцца прычынай гібелі людзей. Зрабіць тлумачальную работу па бяспецы пастаянай, данесці сутнасць адказнасці да кожнага — задача ў тым ліку і дэпутатаў усіх узроўняў.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ЗВЯЗДА

ФОРУМ РЭГІЁНАЎ

ПАПУЛЯРЫЗАЦЫЯ НАВУКІ ЯК ФАКТАР БЯСПЕКІ

Навуковае супрацоўніцтва
на IX Форуме рэгіёнаў

Якія навуковыя дасягненні і інавацыйныя распрацоўкі будуць прадстаўлены на чацвёртай секцыі IX Форуму рэгіёнаў, расказалі ў Савеце Рэспублікі. Адавадвая нарада прайшла пад кіраўніцтвам Віктара ЛІСКОВІЧА, старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці. Менавіта гэтая камісія адказвае за секцыю «Адзіная навукова-тэхналагічная прастора Беларусі і Расіі як фактар забеспячэння канкурэнтаздольнасці і бяспекі Саюзнай дзяржавы».

Як расказала член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Савета Рэспублікі Каліна КАПУЦКАЯ, пасяджэнне сесіі адбудзецца ў галерэі Тызенгаўза ў Гродне 23–24 ліпеня. Вызначана колькасць дакладчыкаў – да 25 чалавек з кожнага боку. Ад Расіі мадэратарам сустрэчы выступіць старшыня камітэта Савета Федэрацыі па навуцы, адукацыі і культуры Лілія Гумерава. Каліна Капуцкая акцэнтавала ўвагу, што ў Гродне гатовы правесці дадзёную секцыю на высокім прафесійным узроўні. Дапамагаць у гэтым будуць спецыялісты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

«Падчас правядзення секцыі будуць працаваць выстаўка. І мы спадзяёмся, што яна стане значнай падзеяй дадзёнага форуму. Тут будуць прадстаўлены навукова-тэхнічныя дасягненні вучоных Беларусі і Расіі, інавацыйная прадукцыя, сумесныя распрацоўкі. Мы спадзяёмся, што наведвальнікі выстаўкі атрымаюць вялікае задавальненне. Папулярныя навукі – самае галоўнае сёння, таму што гэта асноўны фактар забеспячэння і эканамічнай, і палітычнай, і сацыяльнай бяспекі Саюзнай дзяржавы», – падкрэсліла сенатар.

Ужо вядома, што ў працэсе работы секцыі будуць падпісаны тры пагадненні аб супрацоўніцтве. Але, па словах Каліны Капуцкай, перагаворы яшчэ вядуцца і колькасць пагадненняў можа павялічыцца.

Паводле слоў намесніка старшыні Прэзідыума НАН Беларусі Сяргея Кіліна, беларускія і расійскія вучоныя плённа працуюць у галіне касмічных даследаванняў, па энергетыцы, нана- і біятэхналогіях, у машынабудаванні, медыцыне. Гэтыя тэмы будуць вядучымі ў рабоце чацвёртай секцыі IX Форуму рэгіёнаў, якая збярэ найлепшых навукоўцаў абедзвюх краін.

Валерыя СЦЯЦКО.

РАТУША ДЛЯ СУСТРЭЧ

Галерэя Тызенгаўза ў Гродне рыхтуецца прыняць удзельнікаў IX Форуму Беларусі і Расіі

Старажытны будынак наядуна быў поўнаасцо адноўлены. Работы па яго рэканструкцыі вяліся амаль год. Цяпер суды завозіцца мэбля, вядзецца ўстаноўка мультымедыйнага абсталявання.

Дзвухпавярховы асабняк знаходзіцца ў самым цэнтры гістарычнай часткі горада. Перыяд яго будаўніцтва адносіцца да 1750-х гадоў і звязаны з імем тагачаснага гродзенскага старасты і рэфарматара Антонія Тызенгаўза. Праектам займаўся італьянскі архітэктар Джузепэ дэ Сака, а сам будынак на старых картах значыўся як «Гасціна афіцына». Нешта нахлталт каралеўскай гасцініцы. Таму і рэканструкцыя вялася з улікам былой пышнасці і велічнасці.

У розныя часы тут знаходзіліся падатковае ведамства, паштовая кантора, а з 1921 года – цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў. Новы імідж гарадской ратушы гістарычны аб'ект пачаў набываць два гады таму. І вось нарэшце з аварыйнага ператварыўся ў раскошны асабняк, варты са- мых высокіх гасцей.

Праўда, перад тым як надаць яму новы выгляд, давялося шмат папрацаваць. Як расказаў адзін з кіраўнікоў трансгранічнага праекта з беларускага боку Сяргей Каляда, ад будынка засталіся толькі сцены. Але сучасныя тэхналогіі дапамаглі захаваць яго аўтэнтычнасць.

У двухпавярховай пабудове некалькі залаў для прыёму. Адна з іх – сенатарская, з масіўнымі калонамі, якія ўстаноўлены да самага даху. З-за таго, што пакой займае адроздва паверхі, ён выглядае асабліва велічным. Мяркуецца, што тут будуць праходзіць сустрэчы, канферэнцыі, весціся перагаворы.

Што датычыцца інтэр'еру, ён таксама адпавядае агульнаму стылю аб'екта. Праўда, ніякіх эскізаў, якія пралілі б святло на былое ўбранне, не знайшлося. Таму арыентаваліся на аналагі каралеўскіх залаў. Напрыклад, арнамент-меандр перанесены са



Старога замка. Тое самае і з дызаінам саміх пакояў. Барэльфы, балконы, калоны, лесвіцы, столь, сцены – усё гэта сабранана з розных элементаў шляхецкіх сядзіб.

Значны ўнёсак зроблены гродзенскім гісторыкам архітэктуры Ігарам Трусавым. Праектны тэндэр выйграла ААТ «Брэстэўраўцыя». У канчатковым варыянце быў прадстаўлены праект з апісаннем кожнай дэталі адбудовання. «Было паўметра папяровых папак», – заўважыў суразмоўнік.

Вельмі прыгожую мэблю – крэслы, каныпы, сталы – зрабіла гродзенская прыватная фірма. Па стылі яе можна аднесці да барока з элементамі антычнасці. Па словах Сяргея Каляды, удала спрацавалі прадстаўнікі будаўнічага прадпрыемства з Мінска: было відаць, што ім цікавы гэты праект. Вельмі прыгожая падлога ў чорна-белым арнаменце. Дарэчы, гэты праект

на міжнародным конкурсе дызайнераў у Маскве заняў сёлета трэцяе месца.

Будынак будзе прыдатны як для афіцыйных сустрэч, так і для культурных падзей. У прыватнасці, будзе працаваць музычны салон. Для правядзення мерапрыемстваў закуплены мультымедыійны цэнтр, акустычная сістэма.

– Частку мэблі мы ўжо расставілі. Напрыклад, у музычным салоне стаяць каныпы, стол і крэслы, абсталявана і сенатарская зала, некалькі дзясяткаў крэслаў пакуль стаяць на другім паверсе запакаванымі. Яны будуць выстаўлены перад правядзеннем форуму. Для выстаўкі падрыхтуюць спецыяльную залу, – запэўніў каардынатар праекта.

Па прыгожай мармуровай лесвіцы падыймаемся на другі паверх. Тут удзельнікі форуму змогуць азнаёміцца з карціннай галерэяй. Яна стваралася беларускімі мастакамі падчас пленэру. Перад імі стаяла задача – паказаць на палотнах тыя старажытныя будынкі, якія маюць дачыненне да эпохі Тызенгаўза. Аказалася, што такіх аб'ектаў дайшло да нашых часоў нямала. Частка сцяны выканана ў выглядзе фрэсак з узорами гродзенскіх паясоў. Іх ткалі залатымі ніткамі, а мануфактура была створана графам Тызенгаўзам. У гродзенскіх музеях захоўваюцца арыгіналы паясоў. Таксама нямала іншых цікавых карцін, якія адлюстроўваюць эпоху Антонія Тызенгаўза, імем якога названы адноўлены аб'ект.

Дарэчы, старажытны будынак праходзіў рэканструкцыю з акцэнтам менавіта на гарадскую ратушу, дзе будуць весціся перагаворы, праходзіць мерапрыемствы самага высокага узроўню. Разам з тым, гэта будзе і турыстычны аб'ект.

Маргарыта УШКЕВІЧ,
фота аўтара.



РУХ НЕРУХОМАСЦІ

(Заканчэнне.
Пачатак на 7-й стар.)

Наталля Сацута заўважыла, што дзёчае заканадаўства сёння дае магчымасць паскорыць запуск прадпрымальніцкай дзейнасці на купленых аб'ектах. Пры гэтым нават у паспяховага пакупніка ў любы момант могуць узнікнуць цяжкасці па выкананні абавязковых умоў дагавора куплі-продажу. Так, летась прадаўцы Гомельскай вобласці прадоўжылі тэрміны выканання умоў для 60 пакупнікоў, што дазволіла апошнім паспяхова

выканаць узятыя на сябе абавязальствы па дагаворы і зняць абмежаванні на распрадзёжэнне сваёй уласнасцю.

– Усяго на пачатак бягучага года ў рэгіёне заключана 670 дагавораў па 1357 будынках. З іх 41 % ад агульнай колькасці заключаных дамоўленасцяў выкананы ў поўным аб'ёме, 24 % – знаходзяцца ў стадыі выканання, – апелюе да лічбаў кіраўнік ведамства. – Па 96 дагаворах ужо ажыццяўляецца прадпрымальніцкая дзейнасць, а па 53 – вядуцца рамонтныя работы.

На Гомельшчыне таксама працягваецца работа па продажы маёмасці добрасумленным арандатарам. Па колькасці падобных прададзёных аб'ектаў рэгіён – лідар сярод абласцей краіны. За апошнія дзевяць гадоў добрасумленным арандатарам прададзёна каля 300 аб'ектаў нерухомасці.

Як было адзначана, летась у рэгіёне пакупнікі некалі пакінулі маёмасці пачалі карыстацца і такой магчымасцю, як купля нерухомасці для наступнага зносу, без набыцця зямельнага ўчастка.

Пакупнікі могуць выкарыстаць такую нерухомасць для разбору на будматэрыялы. Акрамя на- вядзёнага парадку на зямлі, гэта дае магчымасць знізіць расходы дзяржавы на знос аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца.

– У бягучым годзе ўключэння ў гаспадарчы абарот чакае звыш 230 аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца, – адзначыла Наталля Сацута. – Амаль 60 % аб'ектаў прапануецца для рэалізацыі інвестарам шляхам продажу, здачы ў арэнду і бязвыплатнай перадачы.

Дэпутаты таксама звярнулі ўвагу, што ў рабоце па вяртанні ў гаспадарку маёмасці выкананам варты шукць падтрымкі ў мясцовых Саветаў дэпутатаў, на тэрыторыі якіх размешчаны аб'екты. Вырашана працягнуць інфармаванне насельніцтва аб ходзе работ па ўключэнні ў гаспадарчы абарот і зносе аб'ектаў, што не выкарыстоўваюцца, правядзенне штогадовага абследавання падобных аб'ектаў, арганізацыю сустрэч з прадстаўні- камі малога і сярэдняга бізнесу як патэнцыйнымі інвестарамі.

Наталля КАПРЫЛЕНКА.

ШКОЛА АКТЫўНАГА
ГРАМАДЗЯЊІНАНЕ ТОЛЬКІ
ПРА ЭКАЛОГІЮТаццяна Рунец адказала
на пытанні мінскіх гімназістаў

У гімназіі № 5 горада Мінска была праведзена «Школа актыўнага грамадзяніна» па тэме «Чыстае наваколнае асяроддзе — ключ да здаровага жыцця». У гэты раз госцем мерапрыемства стала старшыня Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Савета Рэспублікі Таццяна Рунец.



Трэба адзначыць, што да рэалізацыі праекта «ШАГ» гімназія № 5 падыходзіць вельмі крэатыўна. Кожнае такое мерапрыемства праводзіцца ў фармаце перадачы «Сто адно пытанне даросламу» з дадаткам у выглядзе музычных нумароў ад навуэнцаў. Гэта дазваляе пазбегнуць фармалізму, наладзіць дыялог, выйсці за межы заняўленай тэмы і даведацца больш пра запрашанага госьця. Сустрэча з Таццянай Рунец не стала выключэннем.

Спачатку Таццяна Аркадзеўна растлумачыла дзецям, чым займаецца Савет Рэспублікі. Затым быў абмеркаваны шэраг пытанняў па заняўленай тэме. Сярод актуальных экалагічных праблем Беларускай старшыня камісіі назвала адсутнасць масавай культуры сартавання адходаў: «Мы спрабуем прывіць практыку раздзялення збору смецця, у нас стаяць кантэйнеры з надпісамі «школо» і «пластык», але большасць людзей не звяртае на гэты ўвагу».

Пасля дзеці пачалі задаваць менш афіцыйныя пытанні. Яны пацікавіліся, чаму Таццяна Аркадзеўна вырашыла звязаць сваё жыццё з фінансамі. У адказ госьця падзялілася асабістай гісторыяй: «Адкрыю вам сакрэт: як і кожная дзяўчынка, я хацела стаць актрысай. Нават не ведала пра Інстытут народнай гаспадаркі (сучасны БДЗУ). Але ў 10 класе да нас прыйшоў начальнік фінансавага аддзела Докшыцкага райвыканкама. Гэты мужчына мяне вельмі ўразіў. Ён так цікава расказаў пра прафесію фінансіста, што я падумала: а чаму б мне не звязаць сваё жыццё з гэтай сферай?».

У канцы сустрэчы Таццяна Рунец прызналася, што чакала ад мерапрыемства звычайнага лекцыйнага фармату, аднак дзеці сваімі пытаннямі паглыбілі яе ў дзяцінства. Таксама яна падарыла гімназіі кнігу «Бюджэт Рэспублікі Беларусі для грамадзян» і пажадала навуэнцам імкнуцца да фінансавай адукаванасці.

Лізавета ГОЛАД,
фота аўтара.ДЭПУТАТ
АД ШКОЛЬНАЙ ПАРТЫ

Як у Круглянскім раёне рэалізоўваюцца дзіцячыя ініцыятывы

Калі будзеце ў Круглым, дзеля цікавасці наведайце танцпляцоўку на берэзе Друці. Любы месціч вам пажаха дарогу да яе. Магчыма, гэта і не самая вялікая ў раёне слаўтасць, але вельмі папулярная ў моладзі, асабліва ў летні перыяд. Днём непадаль ад яе можна пазагараць, а вечаарам — патанцаваць на дыскацеці. Змяняльна, што заслуга ў існаванні гэтай танцпляцоўкі належыць не мясцоваму жылкамгасу, а... школьнікам. Менавіта яны ажыццявілі гэты праект у рамках свайго школьнага, то-бок дзіцячага, парламента. А цяпер плануець яго яшчэ і развіваць.

Дзіцячы парламент, дарэчы, ёсць яшчэ не ў кожным раёне, але Круглянскі такую форму работы з моладдзю практыкуе ўжо восьмы год. І калі спачатку былі нейкія шурпатацы, то сёння такая работа ідзе гладка.

Суполка існуе пры Круглянскім раённым Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі «Вясёлка» і непасрэдна супрацоўнічае з раённым Саветам дэпутатаў. Школьнікі ўдзельнічаюць у сесіях, выносяць на абмеркаванне свае прапановы. У раёне 6 школ, ад кожнай у парламенце ёсць прадстаўнікі. Усяго гэта 13 актыўных, крэатыўных, неабыхавых маладых людзей з 8-11 класаў. Выбары ў парламент праводзяцца штогод, і трэба яшчэ пазмагацца, каб трапіць у дзіцячы Савет.



— Я дзяўчына актыўная, паспяваю і спортам займацца, і грамадскім жыццём, — усміхаецца старшыня дзіцячага парламента **Валянціна КОВАЛЬ, вучаніца 10 класа Круглянскай школы № 1.** — У парламенце ўжо другі год, першы — у якасці кіраўніка. Выбіраюцца таксама намеснік старшыні і сакратар парламента. Пра школьнае дэпутатства даведалася яшчэ ў малодшых класах, марыла хутэй падрастці і далучыцца да справы. Я добра ведаю, што нашай моладзі трэба, чаго ў горадзе не хапае для вольнага часу.

Менавіта Валянціна прапанавала летась рэанімаваць закінутую танцпляцоўку на берэзе рэчкі. Аднагодкі падтрымалі ідэю, і дзяўчынка агульма прапанову на сесіі раённага Савета дэпутатаў. Дарослым задума спадабалася,

а раённая арганізацыя «Аграпрамтэх-забеспячэнне» дапамагла яе матэрыялізаваць. Моладзь таксама ў баку не засталася: прыходзілі на суботнікі, дапамагалі прыбіраць смецце. Валянціна ўспамінае, што нават на планёркі, якія праводзіліся проста на берэзе Друці, паспявала забягаць да школы. Трэба было нешта скарэктаваць, узгадніць, дапрацаваць. У выніку атрымалася «цукерка». А галоўнае — нават рэкламы рабціц не прыйшлося. Усе школьнікі раёна веда-



Валянціна КОВАЛЬ лічыць, што дзіцячы парламент дапамагае выхоўваць лідарскія якасці.

лі, што ў Круглым ствараецца цудоўнае месца для адпачынку, і чакалі, калі нарэшце іх мара спраўдзіцца.

— Асабіста мяне натхніў яшчэ і вопыт маіх папярэднікаў, — прызнаецца школьніца. — Некалькі гадоў таму кіраўніком дзіцячага парламента была Ганна Кулікоўская. Цяпер яна студэнтка трэцяга курса БДУ. А калі кіравала нашым парламентам, прапанавала стварыць у гарадскім парку варкаўт-пляцоўку. Раённым дэпутатам яе ідэю падтрымалі. Гэта пляцоўка і сёння папулярная ў нашых рабціц. Туды прыходзяць пазаймацца і больш дарослыя людзі.

Валянціна прызнаецца, што такая грамадская работа навучыла яе шмат у чым разбірацца. Яна разумее, што трэба прапаноўваць рэальныя праекты, бо ўсё каштуе грошай і не заўсёды можа быць рэалізавана. Напрыклад, было б цудоўна мець сваю маладзёжную штабкватэру, дзе можна было б сустрэцца, піць гарбаты, гуляць у настольныя гульні. Але ж знайсці памяшканне не так проста, плюс яго трэба будзе рамантаваць і на нейкія сродкі ўтрымліваць. На жаль, са сродкамі праблема, таму даводзіцца больш цвяроза глядзець на такія рэчы.

Нядаўна дзіцячы парламент прапанаваў мясцовым дэпутатам рэалізаваць праект з летнім кінатэатрам.

— Гэта своеасаблівы працяг тэмы танцпляцоўкі, — з захапленнем расказвае Валянціна. — Дарослыя расказваюць, што ў час іх маладосці гэта была распаўсюджаная справа. І нам стала цікава. Чаму б не адрадыць такую добрую традыцыю? Тым больш вялікіх затрат для гэтага не сапатрэбіцца. Трэба знайсці толькі нешта нахштальт экрану і прыстававання для трансляцыі фільмаў. Наша

танцпляцоўка ідэальна падыходзіць для летняга кінатэатра.

Дзяўчына кажа, што калі абмяркоўвала гэтую ідэю з сябрамі, адразу ж пайшлі прапаноўваць канкрэтныя фільмаў, якія б там можна было паглядзець. Але вырашылі падбор рэпертуару адкладзіць на потым. Сёння знайсці ў інтэрнэце падыходзячыя кінастужкі — не праблема. Вядома, што работа кінатэатра пад адкрытым небам абмежаваная сезоннасцю, аднак школьнікі

перакананыя, што нават у такім фармаце можна было б заахвоціць моладзь бавіць час разам, кагосьці — адцягнуць ад шкодных звычак, паказаць, як шмат вакол адметных і карысных мерапрыемстваў.

Суразмоўніца прызнаецца, што работа ў парламенце дазволіла ёй пра многае даведацца, ацаніць свой патэнцыял. Нядаўна яна перамагла ў раённым этапе конкурсу «Лідар года», цяпер рыхтуецца да абласных спаборніцтваў. Жыць цікава і паўнавартасна нічога не перашкаджае, лічыць яна. І дзіцячы парламент — адзін са спосабаў дасягнуць такой мэты.

— Нас чуюць, падтрымліваюць, і гэта вельмі важна, — адзначае Валянціна. — Мы маем магчымасць уносіць свае прапановы, прагаворваць іх на публіцы, шукаць варыянты вырашэння. Гэта вельмі карысны вопыт. Нават у тым выпадку, калі прапанова не знайшла водгук у раённай уладзе.

Сяргей ХРАМЦОЎ, старшыня Круглянскага райсавета дэпутатаў:

— Дзіцячы парламент — гэта наша змена і першыя памочнікі. У нас няма ВНУ, сярэдніх спецыяльных і прафесійна-тэхнічных устаноў, ёсць толькі школы, і там шмат дзяцей актыўных, якія жадаюць самарэалізавацца. Яны матываваныя, пасіянарныя, гатовыя да супрацоўніцтва. У іх ёсць ініцыятывы, але іх трэба пачуць. А пачуць іх можна толькі праз лідараў. І дзіцячы парламент вельмі добрае ўтварэнне, якое дапамагае выхоўваць такіх лідараў. Яны балатуюцца, удзельнічаюць у выбарах — у іх усё па-сур'езнаму. Мы ж толькі дапамагам, падцягваем, падказваем. Яны ведаюць, што патрэбна іх аднагодкам, і прапаноўваюць ініцыятывы, якія трэба ажыццявіць у Круглым. Ініцыятыва пад назвай «Спуск да рэчкі і капітальны рамонт танцпляцоўкі» паказала, што такое супрацоўніцтва можа быць плённым. Мы нават па ініцыятыве школьнікаў залажылі там капсулу з пасланнем да нашчадкаў. Дзеці самі склалі тэкст і вызначылі дату, калі можна будзе адчыніць капсулу. А сёлета старшыня дзіцячага парламента выступіла з прапановай удасканаліць праект і зрабіць нешта нахштальт летняга кінатэатра. Ініцыятыва нам падалася цікавай, і мы яе адназначна падтрымаем!

**Нэлі ЗІГУЛЯ,
Фота з архіва Валянціны КОВАЛЬ.**

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15

ад 17 лютага 2009 года выдана

Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Дырэктар — галоўны рэдактар
КАРЛЮКЕВІЧ
Аляксандр Мікалаевіч.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 311 17 35;

e-mail: info@zviazda.by

Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусь Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1.

Тыраж 14.804.

Нумар падпісаны ў 19.30
12 красавіка 2022 года.

Архіў памяці

НЯМІГА: «СТАРАЖЫТНЫ ЦЭНТР ЯК ПАМЯЦЬ...»

На гэтым лісце 1970 года ў ЦК Кампартыі — вельмі лаканічная рэзалюцыя: «Пазнаёміць сакратароў ЦК і тт. Шарапава В. І., Кавалёва М. В. ...» Аўтар такой пазнакі: Пётр Міронавіч Машэраў.


Пісьмо прысвечана Нямізе — старажытнаму гістарычнаму центру беларускай сталіцы. Аўтары — прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі рэспублікі, вядомыя мастакі, пісьменнікі, акцёры... Усяго — 49 падпісантаў. Давайце пералічым: народны артыст СССР Рыгор Шырма, скульптар, народны мастак БССР Андрэй Бембель, кампазітар, народны артыст СССР Яўген Цікоцкі, пісьменнік Максім Лужанін, пісьменнік Янка Скрыган, пісьменнік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР і БССР Янка Брыль, пісьменнік Іван Навуменка, пісьменнік Уладзімір Караткевіч, народны артыст СССР Леанід Рахленка, народная артыстка БССР Галіна Макарава, старшыня Саюза мастакоў БССР Віктар Грамыка, мастак Уладзімір Басальга, пісьменнік Вячаслаў Адамчык, пісьменнік Васіль Вітка, пісьменнік Уладзімір Юрэвіч, пісьменнік Сяргей Грахоўскі, пісьменнік Анатоль Клышка, пісьменнік Рыгор Бярозкін, мастак Алеся Паслядовіч, мастак Натан Воранаў, скульптар Сяргей Селіханаў, пісьменнік Аляксей Русецкі, пісьменнік Рыгор Барадулін, пісьменнік Барыс Сачанка, пісьменнік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР Аляксандр Бачыла, пісьменнік Лідзія Арабей, пісьменнік Уладзімір Дамашэвіч, пісьменнік Рыгор Шкраба, пісьменнік Васіль Зуёнак, доктар філалагічных навук Навум Перкін, доктар філалагічных навук Юльян Пшыркоў, кандыдат філалагічных навук Мікола Грынчык, кандыдат філалагічных навук Павел Дзюбайла, кандыдат філалагічных навук Вячаслаў Чамярыцкі, кандыдат філалагічных навук Дзмітрый Бугаёў, кандыдат філалагічных навук Іван Чыгрын, кандыдат філалагічных навук Адам Мальдзіс, кандыдат філалагічных навук Віктар Каваленка, пісьменнік Анатоль Вярычынскі, кандыдат філалагічных навук Марыя Барсток, кандыдат філалагічных навук Міхась Ярош, малодшы навуковы супрацоўнік А. Мажэйка, доктар філалагічных навук Аляксандр Адамовіч, дырэктар Інстытута мовазнаўства АН БССР Міхал Суднік, кандыдат філалагічных навук Мікола Прашковіч, пісьменнік Мікола Лобан, скульптар Ігар Краўчанка. І яшчэ — невядомы мастак, чый подпіс не расчыталі (машынапісны тэкст звароту быў падпісаны кожным ад рукі; ужо ў ЦК, відавочна, склалі дакладны спіс і надрукавалі прозвішчы падпісантаў на машынцы)... Па тым, якім быў склад падпісантаў, можна зразумець, што ідэя звярнуць увагу на гістарычныя цэнтры Мінска ўзнікла ў Акадэміі навук, у Інстытуце літаратуры. Бо сярод падпісантаў — і Адам Мальдзіс, і Вячаслаў Чамярыцкі, і Міхась Ярош, і Аляксандр Адамовіч, і іншыя, а ўжо да іх, зразумела, далучыліся пісьменнікі, знаёмыя мастакі.

«Паважаны Пётр Міронавіч!

Культурная грамадскае беларускай сталіцы ўстрыжана далейшым лёсам цэнтры старажытнага Мінска. Горад-герой, горад-партызан, ён быў амаль зусім разбураны фашысцкімі захопнікамі, і таму помнікаў гісторыі і архітэктуры збераглося ў ім мала. Усе яны размешчаны на параўнальна невялікай тэрыторыі — па вул. Няміга, Астроўскага, Бакуніна, Герцэна, Ровалюцкай, Музычнаму завулку, плошчы Свабоды. Тут знаходзіцца найцкавейшыя помнікі архітэктуры XVIII — XIX ств., будынкі, звязаныя з устанавленнем Савецкай улады ў Беларусі, з дзейнасцю мінскага падполля...»

Культурная грамадскасць... Вядомыя сярод гледачоў, слухачоў, чытачоў людзі, аўтарытэтных дзеячы культуры звярталіся ў

вышэйшую інстанцыю ўлады, бо разумелі, што пытанне носіць і ідэалагічны характар. Хоць ліст напісаны і асцярожна, па змесце відаць і падтэкст... «На нашу думку, гэты старажытны цэнтр горада абавязкова трэба — у адпаведнасці з Законам аб ахове помнікаў, прынятым нядаўна сесіяй Вярхоўнага Савета БССР — зберагчы як музейна-запаведную зону...» Так у лісце: «запаведную». Хутчэй за ўсё — памылка пры друку на машынцы. Патрэбна: «музейна-запаведную». Але як гучыць гэтая памылка?! «Запаведную...», запавет, Няміга як сімвал беларускай даўніны, як частка горада, якую павінны бачыць нашчадкі, Няміга, якая сама па сабе шмат змога раскажаць будучым пакаленням... Маўклівы запавет прашчураў... І далей (ізноў з літарай «Т» замест «Д»...): «...як турысцкі запаветнік, што садзейнічала б ідэяна-патрыятычнаму і культурнаму выхаванню нашага насельніцтва і, апрача ўсяго іншага, прыносіла б (пры добрай арганізацыі справы) таксама і даход». Аўтары ліста пішуць даволі акурата, шукаюць аргументы, якія ніякім чынам



не парушалі б ідэяна-палітычныя складнікі ўлады, уяўлены Камуністычнай партыі і яе кіраўніцтва пра вартасці даўніны, яе рэзервы ў выхаванні гісторыка-патрыятычных памкненняў грамадства. Хоць, і з гэтым нельга не пагадзіцца, гісторыя — неясны спэцыялыст для злучэння, для еднасці мінулага і сучаснасці...

Чытаем далей: «На жаль, у адпаведнасці з планам рэканструкцыі цэнтры ўвесь гэты раён (за выключэннем Пабернардынскага сабора) мяркуецца знесці і забудоваць новымі будынкамі, што, без сумнення, нанясе гораду непапраўную шкоду, бо пазбавіць яго рысаў гістарычнай непаўторнасці...» «Пабернардынскі сабор» — размова, пэна, пра кляштар бернардынцаў альбо пра былою царкву Святога Іосіфа, у якой цяпер знаходзіцца Беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва... Вяртаемся да ліста: «...У першую чаргу неясна пагражае старажытнаму Нямізе, дзе, у сувязі з праектамі будучай магістралі, дамы пачынаюць ужо зносіць. А між тым магістраль, якая плануецца на месцы Нямі-

гі, можна было б пракласці ў абход (па вул. Дзімітрава і Рэспубліканскай) або пусціць па падземным тунэлі. Некаторыя затраты, неабходныя для будаўніцтва тунэля, з лішкам акупіліся б, таму што, па-першае, быў бы захаваны цэнтр горада, па-другое, быў бы захаваны яшчэ прыдатны для жылля (пасля адпаведнай рэканструкцыі) жылы фонд, што аслабіла важліва ў святле рашэнняў снежаньскага Пленума ЦК КПСС 1969 года, і, па-трэцяе, будаўніцтва такога тунэля садзейнічала б ліквідацыі вулічнага шуму ў гэтым густанаселеным раёне.

Старажытны цэнтр Мінска павінен быць захаваны для нашых сучаснікаў і нашчадкаў як памяць пра працоўныя і герояў справы беларускага народа.

Цікава, як ствараўся гэты задумваўся, як рыхтаваўся гэты дакумент грамадскай трыўгоі за гістарычную спадчыну? Хто непасрэдна аўтар тэкста? Мо Уладзімір Караткевіч? Ці Адам Мальдзіс?.. Мо Мікола Прашковіч? Ці Аляксандр Адамовіч? Цікавым падаецца і такое назіранне. Ліст не падпісаў Іван Шамякін, які з 1954 года працаваў

Ва ўсіх пасляваенных генеральных планах гор. Мінска раён, які прылягае да вул. Нямігі, падвяргаўся рэканструкцыі. Гэта галоўным чынам абумоўлівалася тымі абставінамі, што адзіна магчымай трасай праходжання заходняга дублёра Ленінскага проспекта з'яўляецца вул. Няміга — Мяснікова. Таму на гэтай трасе ўжо ажыццэўлены за пасляваенныя гады шэраг рэканструкцыйных мерапрыемстваў: пабудаваны пучэправад для развязкі руху па вул. Нямігі і Паркавай магістралі на розных узроўнях, пабудаваны новы мост праз р. Свіслач. Прапусціць рух па дублёру Ленінскага проспекта пад Нямігай, як гэта прапаноўваецца ў пісьме, немагчыма, бо там, як вядома, у жалезабетоннай трубе вялікага дыяметра працякае рака Няміга. У роўнай ступені зусім немагчыма і другая прапанова аўтара пісьма — пракладка дублёра па вуліцы Дзімітрава і Рэспубліканскай.

Пракладка дублёра па трасе Нямігі з'явілася тэмай спецыяльнага абмеркавання пры падвядзенні вынікаў Усесаюзнага конкурсу на эскізы праект цэнтры гор. Мінска. Журы конкурсу, куды ўвайшлі выдатныя горадабудаўнікі краіны, пацвердзіла правільнасць праектавання трасы магістралі па вул. Няміга.

Акрамя транспартнага аспекта, які ў сучасным горадабудаўніцтве буйных гарадоў адгрывае першачарговую ролю, не меней важны і сацыяльны аспект гэтага пытання. Справа ў тым, што ў раёне Нямігі насельніцтва пражывае ў няздавальняючых санітарна-гігіенічных умовах, пазбаўлена элементарных выгод, што натуральна выклікае шматлікія скаргі.

Што датычыцца архітэктурна-мастацкай каштоўнасці раёна Нямігі, то за выключэннем некалькіх помнікаў архітэктуры, астатнія забудова не ўяўляе такой каштоўнасці, хаця ў гістарычным плане, як фрагмент старога горада, пры спрыяльных умовах гэты раён мог бы быць захаваным. У гэтай сувязі былі прынятыя намаганні для таго, каб адшукаць магчымасць захавання часткі старога забудовы. У выніку прынята рашэнне пра захаванне фрагмента старога горада ў раёне вул. Астроўскага. Гэтая рэкамендацыя дадзена і ў заключэнні журы конкурсу па праектах цэнтры Мінска.

У гэтым раёне на перспектыву прапаноўваецца стварыць музейна-турыстычную зону горада. Гэтыя прапановы ў цяперашні час прапрацоўваюцца ў праекце дэталёвай планіроўкі і забудовы горада, які распрацоўваецца на аснове матэрыялаў усесаюзнага конкурсу Мінскпраектам.

Будуць таксама захаваны каштоўныя помнікі архітэктуры, захаваецца і будынак тэатра Янкі Купалы.

Таму Дзяржбуд БССР і выканкам Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных рашэнне па рэканструкцыі вул. Няміга лічаць правільным і не знаходзяць падстаў для яго перагледу.

Па-рознаму можна каментываць адказ высокіх чыноўнікаў. Дарэчы, на ім пакінуў сваю рэзалюцыю ўжо сакратар ЦК КПБ А. Смірноў: «У сувязі з тым, што такія пытанні ўзнікаюць часта, было б мэтазгодным даручыць Гарвыканкаму і Дзяржбуду разгледзець гэтыя пытанні і далажыць у ЦК. Затым, пасля абмеркавання, прапанаваць аўтару пісьма і грамадскаму горада...» Зварот творчай інтэлігенцыі, трэба думаць, пачулі. І хоць шмат што з забудовы сышло ў нябыт, стары горад сёння ва ўсіх навідавоку. І турыстычна-запаведная (запаведная) зона зроблена...

Паспрыяла гэтаму і нераўнадушша пісьменнікаў, мастакоў, дзеячаў культуры...

**Мікола БЕРЛЕЖ,
Вячаслаў СЕЛЯМЕНЕУ.**

Наименование банка:

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Примечания	31 декабря 2021 года		31 декабря 2020 года	
АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	6	23 374	25 881	
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 544	234	
Средства в банках	7	9 544	234	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	5 180	2 368	
Основные средства и нематериальные активы	9	9 006	10 829	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	10	-	49	
Активы по отложенному налогу на прибыль	11	20	23	
Прочие активы	12	2 798	2 313	
ИТОГО АКТИВЫ		49 922	41 697	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ				
Обязательства				
Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 988	1 243	
Средства клиентов	13	1 988	1 243	
Резервы под непоплаченные отпуска	14	279	219	
Обязательство по текущему налогу на прибыль		810	721	
Прочие обязательства	12	408	870	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		3 485	3 053	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал	15	28 548	24 588	
Фонд переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	75	40	
Накопленная прибыль		17 814	14 016	
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		46 437	38 644	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛА		49 922	41 697	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Примечания	Уставный капитал	Накопленная прибыль (непокрытый убыток)		Итого капитал
		Фонд переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Остаток на 31 декабря 2019 года	23 429	9 339	117	32 885
Общий совокупный доход	-	6 878	(77)	6 801
Прибыль за период	-	6 878	-	6 878
Прочий совокупный доход	8	-	(77)	(77)
Операции с акциями, отражаемые напрямую в капитале	1 159	(2 202)	-	(1 043)
Направление прибыли на пополнение фондов	1 159	(1 159)	-	-
Выплата дивидендов акционерам	-	(1 043)	-	(1 043)
Прочие изменения	-	1	-	1
Остаток на 31 декабря 2020 года	24 588	14 016	40	38 644
Общий совокупный доход	-	9 265	35	9 300
Прибыль за период	-	9 265	-	9 265
Прочий совокупный доход	8	-	35	35
Операции с акциями, отражаемые напрямую в капитале	3 960	(5 467)	-	(1 507)
Направление прибыли на пополнение фондов	3 960	(3 960)	-	-
Выплата дивидендов акционерам	-	(1 507)	-	(1 507)
Прочие изменения	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2021 года	28 548	17 814	75	46 437

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Примечания	2021 год		2020 год	
Процентные доходы	16	4 993	2 929	
Процентные расходы	16	(49)	(48)	
Чистые процентные доходы		4 944	2 881	
Комиссионные доходы	17	25 073	21 749	
Комиссионные расходы	17	(7)	(5)	
Чистые комиссионные доходы		25 066	21 744	
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	18	41	127	
Чистые доходы по операциям с ценными бумагами	19	612	1 314	
Прочие доходы	20	1 612	1 314	
Прочие расходы		(27)	-	
Итого операционные доходы		31 636	26 065	
Операционные расходы	21	(18 918)	(17 112)	
Резерв под обесценение финансовых активов	6, 7, 8	(72)	237	
Прибыль до отражения расходов по налогу на прибыль		12 646	9 190	
Расходы по налогу на прибыль	11	(3 381)	(2 312)	
Прибыль за период		9 265	6 878	
Прочий совокупный доход, подлежащий впоследствии реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-	
Чистое изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	35	(77)	
Итого прочий совокупный доход, подлежащий впоследствии реклассификации в состав прибыли или убытка		35	(77)	
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		9 300	6 801	
Базовая прибыль на простую акцию	22	0,4797	0,3561	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Примечания	2021 год		2020 год	
Движение денежных средств от операционной деятельности:				
Проценты полученные		4 954	3 130	
Проценты выплаченные		(49)	(48)	
Комиссии полученные		24 773	21 460	
Комиссии уплаченные		(7)	(6)	
Чистый доход по операциям с финансовыми инструментами		42	127	
Прочие операционные доходы		1 530	1 083	
Чистый доход по операциям с иностранной валютой		(1)	(1)	
Уплаченные операционные расходы		(15 350)	(13 978)	
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		15 893	11 767	
Чистое увеличение операционных активов/обязательств		-	-	
Средства в банках		(9 356)	10 224	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(270)	3 307	
Прочие активы		(747)	388	
Прочие обязательства		4 552	25 569	
Чистое увеличение денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(3 693)	(1 992)	
Уплаченный налог на прибыль		859	23 577	
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности		(2 834)	21 585	
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:				
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 499)	(2 498)	
Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		(26)	-	
Приобретение долгосрочных финансовых вложений и уставные фонды других юридических лиц		(71)	-	
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 596)	(2 498)	
Движение денежных средств от финансовой деятельности:				
Платежи в отношении основной суммы обязательства по аренде		(276)	(270)	
Выплата дивидендов		(1 507)	(1 043)	
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности		(1 783)	(1 313)	
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 520)	19 766	
Изменение обменных курсов на движение денежных средств и их эквивалентов	7	25 956	6 190	
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	23 436	25 956	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода				

Прилагаемые примечания на страницах с 63 по 162 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Председатель Правления
Драгун В.А.



Заместитель главного бухгалтера –
начальник управления бухгалтерского
учета и отчетности
Кандидатова С.Н.



Телефон: +375 17 308 74 50
Факс: +375 17 308 74 51
www.bdo.by

ООО «БДО»
Победителей, 103,
этаж 8, помещение 7,
Минск, Беларусь,
220020

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам и руководству Открытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»

Исх. номер: 04-05/26
Дата: 04 марта 2022 года

Аудиторское мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» (далее — ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» или «аудируемое лицо») (место нахождения: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3-й этаж, комн. 303; сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в Национальным банком Республики Беларусь 26 января 2016 года, регистрационный номер 807000268; УНП: 807000268), состоящей из:

- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года.
 - Отчетов о совокупном доходе, об изменении собственного капитала, о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату.
 - Примечаний к финансовой отчетности, включающих краткое изложение основных положений учетной политики.
- По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — «МСФО»).

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности (с последующими изменениями и дополнениями), национальных правил аудиторской деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь и Международными стандартами аудита.

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к НКФО в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и выполняем наши иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита отчетности

Мы определили, что ключевые вопросы аудита отчетности, о которых необходимо сообщить в нашем аудиторском заключении, отсутствуют.

Обязанности аудиторского лица по подготовке финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное раскрытие финансовой отчетности в соответствии с МСФО и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в финансовой отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями), национальных правил аудиторской деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь и Международными стандартами аудита, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения.

Искажения могут возникнуть в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями), национальных правил аудиторской деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь и Международными стандартами аудита, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующие:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками, направленными на снижение этих рисков; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений финансовой отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие, таких как сговор, подлог или подделку документов, умышленные пропуски, представление недостоверных сведений или нарушение системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей отношение к аудиту финансовой отчетности, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования этой системы;

- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в финансовой отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в финансовой отчетности. В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является неадекватным, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно.

- оцениваем общее представление финансовой отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также оцениваем, обоснован ли финансовая отчетность, достоверно ли представлено о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, довода до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что нами были выполнены все структурные требования в отношении соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые могут обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Руководитель задания,
Заместитель директора по аудиту
А.С. Мисюк

Руководитель аудиторской группы,
Менеджер по аудиту
Е.О. Жизневская



Дата аудиторского заключения: 04 марта 2022 года
Место выдачи аудиторского заключения:
г. Минск, Республика Беларусь
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 04 марта 2022 года
Должность, Ф.И.О.: заместитель главного бухгалтера
начальник управления бухгалтерского учета
и отчетности С.Н. Кандидатова

Подпись

С.Н. Кандидатова

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:
Наименование: ООО «БДО»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 103, 8-й этаж, помещение 7
Сведения о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским городским исполнительным комитетом от 15.11.2013
УНП: 190241132

Заявление руководства об ответственности в отношении финансовой отчетности

Руководство ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (далее — ОАО «НКФО «ЕРИП», «НКФО») несет ответственность за подготовку финансовой отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП». Финансовая отчетность на страницах 8 – 62 достоверно отражает финансовое положение ОАО «НКФО «ЕРИП» по состоянию на 31 декабря 2021 года, результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — «МСФО»).

Руководство ОАО «НКФО «ЕРИП» подтверждает, что в отчетном периоде последовательно применялись надлежащие принципы бухгалтерского учета. При подготовке финансовой отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП» применялись обоснованные и разумные оценки и суждения. Руководство также подтверждает, что финансовая отчетность была подготовлена исходя из предположения, что ОАО «НКФО «ЕРИП» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство ОАО «НКФО «ЕРИП» несет ответственность за надлежащее ведение бухгалтерского учета, принятие необходимых мер по защите собственности ОАО «НКФО «ЕРИП», а также выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. Руководство ОАО «НКФО «ЕРИП» также несет ответственность за управление ОАО «НКФО «ЕРИП» в соответствии с законодательством Республики Беларусь, включая правила, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь (далее — «Национальный банк»).

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, разрешена к выпуску 04 марта 2022 года и подписана от имени руководства ОАО «НКФО «ЕРИП».

От имени руководства НКФО:

Председатель Правления
Драгун В.А.

г. Минск,
04 марта 2022 года

Заместитель главного бухгалтера – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
Кандидатова С.Н.





З вяртаннем, Юлія!

Паўгода беларускія ўрачы змагаліся за жыццё маладой мамы

Юлія трапіла ў МНПЦ хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі з COVID-19 у пачатку кастрычніка 2021 года, паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Які толькі днямі стала відэачына, што здароўю маладой мамы нічога не пагражае, яе вылісалі з клінікі.

— Гэта ўнікальны выпадак. Можна з упэўненасцю сказаць, што пацыентку лячыў увесь цэнтр, дзясяткі ўрачоў, а таксама пастаянна праводзіліся кансіліумы з рознымі спецыялістамі — інфекцыяністамі, пульманологамі, акушэрамі-гінеколагамі і іншымі. — Кажы загадчык аддзела анестэзіялогіі і рэанімацыі МНПЦ, галоўны паштатны спецыяліст Міністэрства аховы здароўя Аляксандр ДЗЯДЗЬКО. — Адрэагаванне рэанімацыі № 2 стала ў прамым сэнсе слова пляцоўкай для сумеснай работы ўрачоў розных спецыяльнасцяў.

Нагадаем, што менавіта восенню 2021 года ў свеце была зарэгістравана самая жорсткая хваля ковіду, выкліканая штамам «Дэльта», якая суправаджалася высокай частотай заражэння цяжкімі формамі COVID-19 цяжарных жанчын, чаго раней не было.

Выпадак Юліі запомніцца на доўга і, хутчэй за ўсё, увойдзе ў гістарычную медыцынскую хроніку. У МНПЦ маладая маці паступіла пасля экстранага кесарова сячэння, з цяжкім ходам COVID-19, з пашкоджанымі лёгкімі.

— У яе развілося множае пашкоджанне і іншых органаў, тое, што ў рэанімацыйнай практыцы называецца поліарганнай недастатковасцю. Жанчына працягла час правяла на ШВЛ, практычна тры тыдні яе імунная сістэма, можна сказаць, не функцыянавала. Намаі былі ўжыты штодзённая шматразова



пераацэнка стану хворай, карэкцыя дыягностыкі лячэння, выкарыстанне новых тэхналогій інтэнсіўнай тэрапіі, — расказаў Аляксандр Дзядзько.

Урачы адзначаюць неверагодную жыццёўстойлівасць і мужнасць самой Юліі.

— Разам мы дасягнулі таго, што пацыентка аднавілася, вярнулася да нармальнага жыцця, можа хадзіць і выпісваецца дадому. У нас няма сумненняў, што яна паправіцца. Гэта вялікая перамога для беларускай медыцыны ў цэлым. Гэта быў выклік, і мы з ім справіліся. — падкрэсліў Аляксандр Дзядзько.

У 2021 годзе ў МНПЦ хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі выратавалі 17 акушэрскіх пацыентак.

ЕЖА ДЛЯ ЗДРАВЯЙ УСМЕШКІ

Зубы і дзясны, як, зрэшты, і ўсё ў нашым арганізме, патрабуюць правільнага харчавання. Дык якія ж прадукты любяць здаровае усмешка? Расказвае ўрач-гігіеніст (загадчык) Мінскага абласнога цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Інга ФЯДОТКАВА.



КАЛЬЦЫЙ. Ён удзельнічае ў фарміраванні касцявой тканкі і эмалі зубоў. У касцях і зубах знаходзіцца да 99% усяго кальцыю ў арганізме. Яго дэфіцыт правакуе разбураенне зубоў. Найбольш багатыя на кальцый малака і малочныя прадукты, зялёная ліставая гародніна, броккалі, плады сушанага інжыру, хурма, шпінат, салодкі перац, зялёны лук і кроп.

ФОСФАР. Больш за ўсё фосфару змяшчаецца ў зубах. Ён патрэбны для падтрымання і аднаўлення ўсіх тканак арганізма, удзельнічае ў працэсах абмену кальцыю, утварэння з ім нерастваральных солей, якія ўмацоўваюць коскі і зубы.

Для здароўя і захавання трываласці зубоў кальцый і фосфар павінны паступаць у арганізм у вызначаных суадносінах 2:1 (на карысць кальцыю). Фосфар змяшчаецца ў багатай на бялок ежы, напрыклад, мяса, яйках, арэхах, бабовых і малочных прадуктах.

МАГНІЙ спрыяе правільнаму ўключэнню кальцыю ў структуру зуба, адказвае за цвёрдасць, трываласць зубной тканкі і за яе нармальны рост. Магнію шмат у нешліфаваным рысе, прараслой пшаніцы, бананах, бульбе, просе, кунжутце, соі, кедравых арэшках, міндалі.

ВІТАМІН D важны для засваення кальцыю, фосфару і кантролю мінеральнага балансу ў арганізме, а таксама паліпае ўсмоктванне кальцыю з ежы і яго паступленне ў кровазварот. Пры недахопе вітаміну D адбываецца вымыванне кальцыю з коствак. Вітамін D змяшчаецца ў печані траскі, ікры ласасёвых рыб, яечным жаўтку, у тлустых гатунках рыбы (селядзец, тунец, макрель) і аліўкавым алеі.

ВІТАМІН C у рацыёне забяспечвае шчыльнасць касцей, здароўе зубоў і дзясен. З прычыны яго дэфіцыту ў арганізме дзясны могуць запаліцца і кровацачы. Крыніцай вітаміну з'яўляюцца цытрусавыя, ягады, яблыкі, пятрушка, кроп, капуста.

ВІТАМІН A існуе ў дзюх формах: вітамін A (рэцінол) і прэвітамін A (карацін) — рэчыва, якое ў арганізме чалавека ператвараецца ў вітамін A. Рэцінол удзельнічае ў падтрыманні цэласнасці слізвістых, якія з'яўляюцца першым бар'ерам на шляху інфекцыі. Пры дэфіцыце рэцінолу назіраецца рухомасць зубоў і хваравітасць дзясен. Таксама ён важны для выпрацоўкі ў роце сліны, якая неабходная для своєчасовага змывання патогенных бактэрый. Рэцінол змяшчаецца ў печані жывёл і рыб, сметанковым масле, вяршках, прадуктах жывёлагадоўлі.

Карацін ёсць у аранжавых і зялёных гародніне і садавіне, у арганізме ён ператвараецца ў актыўную форму вітаміну A, рэцінол. Уключыце ў сваё меню моркву, кейл (кучаравую капусту), шпінат, кінзу, базілік, чырвоныя салодкі перац. Аднак памятайце, што для лепшага засваення ўжываць іх важна з тлушчам.

ВІТАМІН E ахоўвае клеткі, якія пакрываюць артэрыі, у тым ліку клеткі сасудаў у пульсе зуба, і сілкуе яго тканкі. Ён таксама спрыяе фарміраванню новых капіляраў і валодае супрацьзапаленчым дзеяннем, што ўзмацняе кровазабеспячэнне, а значыць, перашкаджае развіццю гінгівіту (запалення дзясен). Вітаміну E шмат у раслінным алеі, арэхах, міндалі, кедравых арэшках, насенні сланечніку, авакада.

НА ДАЧУ І Ў ЛЕС — З АСЦЯРОГАЙ

Наступіў перыяд актыўнасці кляшчоў

Многія ўпэўненыя, што для таго каб сустрэцца з кляшчом, трэба апынуцца ў глыбокім лясным гушчары. Але гэта зусім не так — крываасмокі могуць насяляць нават гарадскія паркі. Верагоднасць сутыкнення з імі існуе ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. З пачатку 80 гадоў года зарэгістравана больш за 80 выпадкаў хваробы Лайма — адной з інфекцый, якую пераносяць кляшчы. У цэлым жа штогод у нашай краіне рэгіструецца больш за дзве тысячы выпадкаў хваробы Лайма і каля 100 выпадкаў кляшчовага энцэфаліта. Як засцерагчы сябе ад гэтых крываасмокаў і інфекцый, якія яны перадаюць, расказала ўрач-энтамолаг Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Святлана ЯШКОВА.

ПЕРЫЯД АКТЫЎНАСЦІ — З ЛЮТАГА ДА ЛІСТАПАДА

Калі раней актыўнасць кляшчоў фіксавалася з сакавіка да кастрычніка, то цяпер дадзены перыяд павялічыўся да 10 месяцаў — з лютага да лістапада. Спецыялісты звязваюць гэта з пацяпленнем клімату. Напрыклад, сёлета кляшчы з'явіліся ўжо ў канцы лютага на поўдні краіны — у Брэсцкай і Гомельскай абласцях. Таму з канца зімы да позняй восені трэба мець на ўвазе, што існуе імавернасць заражэння кляшчовымі інфекцыямі.

АДКУЛЬ ЧАКАЦЬ НЕБЯСПЕКУ?

Іксодавы клешч адносіцца да класа паўкападобных. Гэта маленькая істота — усяго 2-3 мм у даўжыню ў галодным стане (насматкаўшыся крыві, ён можа дасягаць памераў вільшэвай костачкі) з плоскім целам, пакрытым мармуровым малюнкам ці чорным шчыткам. Месцамі пражывання кляшча з'яўляюцца змешаныя лясы, найчасцей яны канцэнтруюцца на прасеках, у старых высеках, на сцяжынках, а таксама ў іншых месцах з высокай расліннасцю і кустоўям. Кляшчы нярэдка сустракаюцца ў лесапаркавых зонах горада, на дачных і агародных участках.

— Нападзенне кляшчоў найчасцей адбываецца ў лясной зоне і на тэрыторыі дачных участкаў і сельскай мясцовасці — больш за 70% ад усях зафіксаваных летася укусаў, — прыводзіць статыстыку Святлана Яшкова.

ЧЫМ МОЖНА ЗАРАЦІЦА?

Кляшчы на тэрыторыі Беларусі заражаны дзевяццю відамі ўзбуджальнікаў, але часцей за ўсё рэгіструюцца толькі

дзве інфекцыі, якія яны перадаюць людзям. Гэта хвароба Лайма, або лайм-баррэліэз, і кляшчовы энцэфаліт.

— Лайм-баррэліэз заражана ад 28 да 36% кляшчоў, і ад 9 да 15% — кляшчовым энцэфалітам. Таму нельга казаць, што ад укусу любога кляшча ў вас з'явіцца клініка, — адзначае спецыяліст.

Сярод тых, хто заразіўся хваробай Лайма, пераважае гарадское насельніцтва. А вось на кляшчовы энцэфаліт найчасцей хварэюць сельскія жыхары.

Кляшчовы энцэфаліт — вострае віруснае захворванне з пераважным пашкоджаннем нервовай сістэмы, якое перадаецца праз укусы кляшчоў і сырое, найчасцей казінае, малака хворых жывёл. Таму перад ужываннем яго варта 2-3 хвіліны пракапіць.

Хвароба Лайма — вострае бактэрыяльнае захворванне, якое пераходзіць у хронічнае. Для яго характэрныя скурныя высылкі тыпу міграцыйнай зрытэмы, серозныя мэнінгіты, міякардыты, хронічныя артрыты. Заражэнне адбываецца толькі праз укусы кляшча.

КАЛІ ВЫЯВІЛІ КЛЯШЧА...

Каб папярэдзіць прысмоктванне кляшчоў, варта прытрымлівацца некалькіх простых правілаў. Паколькі кляшчы чакаюць сваіх ахвяр, сядзячы на траве, то, збіраючыся ў лес ці на дачны ўчастак, неабходна апрацаваць так, каб мінімізаваць магчымасць пранікнення крываасмокаў пад адзенне і максімальна прыкрыць адкрытыя ўчасткі цела. Можна выкарыстоўваць для адпужвання кляшчоў репеленты. Праз кожную гадзіну знаходжання ў лесе ці работы на прысядзібным участку пажадана праводзіць агляд вопраткі, у тым ліку і шую, галаўных убораў, а таксама адкрытых участкаў цела. З асаблівай пільнасцю варта падзіць да гэтага пасля выхаду з лесу і пасля работы на прысядзібным участку. Памятайце, што укусы кляшча адбываюцца бяскрыўна. Трымацца на целе чалавека ён можа да тыдня, а на жывёлах і ўвогуле да 10 дзён — і ўвесь гэты час смактаць кроў. Таму менавіта своєчасова візуальны агляд адзення і цела надзвычай важны.

Калі кляшч прысмактаўся, варта звярнуцца ў найбліжэйшую медустану. Калі гэта немагчыма з-за вялікай адлегласці, трэба пастарацца дастаць яго самастойна. Рэкамендуецца тры спосабы іх выцягвання: спецыялізаваным прыстасаваннем, якое прадаецца ў аптэках, з дапамогай пятлі з баваўнянай ніткі, а таксама тонкім пінецтам. Месца прысмоктвання варта апрацаваць спіртэзажымальным растворам.

Народныя сродкі нахштальт заліць крываасмока алеем і чакаць, пакуль ён сам адваліцца, спецыялісты не рэкамендуюць.

Гэта патрабуе доўгага часу, а чым даўжэй заражаны клешч знаходзіцца на скуры, тым больша колькасць узбуджальніка трапіць у кроў.

ЦІ ТРЭБА НЕСЦІ КЛЯШЧА НА ДАСЛЕДАВАННЕ?

Пасля выдалення кляшча абавязкова варта звярнуцца да ўчастковага ўрача, які прызначыць прафілактычнае лячэнне. Максімальны яго эффект дасягаецца на працягу 72 гадзін, пасля трох сутак прафілактыка ўжо бессэнсоўная.

— Выпадкі развіцця хваробы Лайма ў людзей, якія прымалі прафілактычнае лячэнне, надзвычай рэдкія. З усіх захварэлых на хваробу Лайма летася 97% пацыентаў не прымалі неабходнага прэпарата, — адзначае Святлана Яшкова.

Калі вы дасталі кляшча, несці яго на даследаванне не трэба, галоўнае — своєчасова звярнуцца па прафілактычнае лячэнне.

— Пакуль вы будзеце насіць яго на даследаванне і чакаць вынік, вы страціце час — 72 гадзіны, падчас якіх акраў і магчымае прафілактычнае лячэнне, — аргументуе ўрач. Аднак пры жаданні гэта можна зрабіць на платнай аснове.

КАМУ ПАКАЗАНА ВАКЦЫНАЦЫЯ

Засцерагчы сябе ад кляшчовага энцэфаліту можна з дапамогай прышчэпак, а вось супраць хваробы Лайма вакцыны няма. Вакцынацыя робіцца людзям, прафесійна дзейнасць якіх звязаная са знаходжаннем у лесе, а таксама тым, хто выязджае на сезонныя работы ў высокаактыўныя прыродныя ачагі кляшчовага энцэфаліту. У Беларусі гэта Нацыянальны парк «Белавежская пушча», Бярэзінскі біясферны запаведнік, у Расіі — лясныя зоны Прыўралля, Сібіры Далёкі Усход. Па кансультацыю аб правядзенні такіх прышчэпак варта звяртацца ў медустану па месцы жыхарства. Робяцца дзве прышчэпкі з інтэрвалам у 5-7 месяцаў, затым праз год рэвакцынацыя, праз тры гады вакцынацыя можна паўтарыць.

ЗОНЫ АДПАЧЫНКУ АБЯСШКОДЖАЮЦА

Штогод з наступленнем сезона актыўнасці кляшчоў эпідэміяслужба абследае паркі, скверы, усе зоны адпачынку. Пры выяўленні крываасмокаў праводзіцца як экалагічныя мерапрыемствы, нахштальт прыборкі тэрыторыі ад зарасніку, так і санітарныя апрацоўкі. Пасля такіх апрацовак некалькі дзён іх лепш не наведваць.



ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420С-3357 (назначение – здание нежилое, наименование – **офисный домик**), общей площадью 58,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Дворецкий с/с, южнее дер. Юровичи. Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 42368300004400001, площадью 0,0613 га (назначение – для обслуживания охотничьего домика) по адресу: Лидский р-н, Дворецкий с/с, южнее дер. Юровичи. Начальная цена продажи лота – 8 874 руб. (восемь тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля) с учетом НДС. Сумма задатка – 444 руб. (четыреста сорок четыре рубля)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона затрат Продавца по уплате вознаграждения Организатору торгов в размере 5 % от конечной цены продажи объекта
Продавец – Открытое акционерное общество «Лидский завод электроизделий», 231300, г. Лида, ул. Фабричная, 4, тел. 8-0154-52-13-47

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB3012050083225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBY2X, УНП 50083225

Аукцион состоится 16 мая 2022 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона <https://grno.by/aukcion>.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 16.03.2021 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 12 мая 2022 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», <https://grno.by/aukcion>

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ (АУКЦИОНА)

Организатор публичных торгов (аукциона) ООО «Индустрия Инноваций», г. Минск, Старовиленинский тракт, д. 10, пом. 3Н. Сайт в интернете: www.iin.by
Продавец ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

Предмет публичных торгов (аукциона)

Лот, №	Наименование	Начальная цена, бел. руб. с учетом НДС 20 %	Минимальная цена, бел. руб. с учетом НДС 20 %
1	Капитальное строение (навес для опилок) общей площадью 151 кв. м, инвентарный номер 342/С-230146, расположенное по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, Соновское с/с, р. п. Соновский Бор, ул. Заводская, 4/11	3 003,70	2 640,00

Задаток 10 % от начальной цены предмета публичных торгов (аукциона) в белорусских рублях перечисляется на р/с BY44OLMP30123000945640000933 в ОАО «Белгаспромбанк», БИК OLMRBY2X, УНП 291442411, получатель платежа – ООО «Индустрия Инноваций»

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота либо цены за лот, складывающейся в ходе торгов. В случае отсутствия ставок участников торгов начальная цена торгов поэтапно снижается равными долями 5 (пять) раз до минимальной цены или до момента совершения ставок участниками торгов

Условия участия и порядок проведения публичных торгов (аукциона) размещены в открытом доступе на официальном сайте ООО «Индустрия Инноваций» www.iin.by

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после публичных торгов (аукциона)

Условия оплаты предмета торгов (аукциона): 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи

Торги проводятся в соответствии с регламентом ООО «Индустрия Инноваций», размещенным по адресу: www.iin.by

Победитель публичных торгов (аукциона) либо единственный участник публичных торгов (аукциона), согласившийся повысить начальную цену предмета торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить вознаграждение **0,7 % от цены продажи лота в течение 3 (три) дней** после проведения публичных торгов (аукциона)

Организатор публичных торгов (аукциона) имеет право снять предмет аукциона с торгов, но не позднее чем за 3 дня до наступления даты проведения торгов (аукциона)

Дата и время проведения торгов (аукциона): начало торгов 10.00 13.05.2022 г. по адресу: г. Минск, Старовиленинский тракт, д. 10, пом. 3Н

Дата и время окончания приема заявок Заявки на участие в публичных торгах (аукционе) принимаются по 12.05.2022 г. до 16.00 по адресу: г. Минск, Старовиленинский тракт, д. 10, пом. 3Н

Контактные данные Тел.: +375 17-300-90-03; +375 (29) 671-83-95; e-mail: a.aleshkevich@iin.by

ЗАО «БелБанкротАукцион», организатор торгов по продаже имущества ГОУП «Гродненская типография» (УНП 500013667), объявляет о проведении 25.04.2022 г. в 09.00 публичных торгов в электронной форме на электронной торговой площадке bankrottorg.by

Перечень предметов торгов публично размещен по ссылке: <https://bankrottorg.by/wp-content/uploads/2022/04/spisok-umushestva-grodnenskaya-tipografiya.pdf>

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предварительно связавшись с контактным лицом по тел. +375 (29) 866-10-00, Наталья Николаевна.

Продавец: ГОУП «Гродненская типография». Организатор торгов: ЗАО «БелБанкротАукцион», 220015, г. Минск, ул. Гурьского, д. 226, ком. 501; +375296083100; contact@bankrottorg.by

Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 10 % от начальной стоимости лота не позднее 22.04.2022 г. на р/с BY16 UNBS 3012 0116 4010 0000 8933, в ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X, УНП 193417684, получатель – ЗАО «БелБанкротАукцион». Назначение платежа: задаток за участие в торгах по лоту № (номер лота).

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 13.04.2022 по 17.00 22.04.2022 организатором торгов: ЗАО «БелБанкротАукцион», 220015, г. Минск, ул. Гурьского, д. 226, ком. 501; +375296083100; contact@bankrottorg.by

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах:

- свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ИП);
- устав юридического лица;
- решение высшего органа управления юридического лица об участии в торгах, о заключении договора купли-продажи предмета публичных торгов в электронной форме, по итогам их проведения;
- для физических лиц: 31, 32, 33 стр. паспорта.

Организатор торгов может отозвать от проведения торгов не позднее чем за пять дней до даты проведения торгов.

Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую цену за предмет торгов. Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом ЭТП в день проведения торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может быть продан единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (преимущественно на покупку), при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Затраты на организацию и проведение электронных торгов составили: стоимость размещения объявления в газете «Звязда» согласно счету-фактуре; аукционный сбор: по лотам №№ 87, 88 составляет 0,5 % от цены реализации предмета торгов, по лоту № 92 составляет 2 % от цены реализации предмета торгов, по лотам №№ 1, 11-14, 16-22, 78, 91, 122 составляет 3 % от цены реализации предмета торгов; по лотам №№ 2-4, 6, 10, 15, 23-77, 79-85, 89-90, 93-121, 123-151 – 5 % от цены реализации предмета торгов, по лотам №№ 5, 7 – 7 % от цены реализации предмета торгов.

Срок подписания договора купли-продажи: в течение двадцати рабочих дней со дня проведения аукциона.

Срок оплаты по договору купли-продажи: в течение двадцати рабочих дней с даты проведения электронных торгов.

СБЕР БАНК

Уважаемые Владельцы (физические лица) текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием банковской платежной карточки, благотворительных счетов (далее – Счет), открытых в ОАО «Сбер Банк» (далее – Банк), по которым отсутствуют операции в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения ареста либо приостановления операций по Счету (далее – неактивные счета)!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса Республики Беларусь Банк вправе прекратить обязательства по договору об открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных указанной статьей, а также договором об открытии Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету операций в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения ареста либо приостановления операций по Счету, а также предупреждаем об прекращении обязательств Банка по соответствующим договорам об истреблении шести месяцев, начиная с даты настоящего уведомления. Обязательства по договорам текущих (расчетных) счетов и использованием банковской платежной карточки будут прекращены Банком по истечении шести месяцев со дня прекращения срока действия соответствующей банковской платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, Вы не возобновите движение денежных средств по неактивному счету, Банк прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного законодательством Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца неактивного счета остаток денежных средств, находившихся на данном счете на момент его закрытия.

В отношении текущих (расчетных) счетов, открытых с 20.05.2020, а также текущих (расчетных) счетов, доступ к которым обесценивается при использовании банковской платежной карточки, открытых с 05.05.2017 (далее – текущие счета), с 02.11.2020 Банком введен тариф за обслуживание таких счетов в случае отсутствия движения денежных средств на них при наступлении условий, предусмотренных договором об открытии текущего счета.

Операции по Счетам могут совершаться в подразделениях Банка и (или) в системе «Сбербанк Онлайн».

Информацию о режиме работы подразделений можно получить по телефону:
148 – в стационарной и мобильных сетях
(+375 25/ 29/ 44) 5-148-148 – в том числе для международных звонков

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ООО «Датч Стар»

опубликованной в газете «Звязда» 03.03.2022 г.

по объекту «Жилая застройка со встроенными помещениями общественного назначения в границах пр-та Держинского – ул. Щорса – ул. Папанина» (1-я очередь строительства)

Для привлечения должников к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается: **7 (семь)** однокомнатных квартир площадью до 40 кв. м со 2-го по 8-й этажи, стоимость 1 кв. метра от 2 970 до 3 105 белорусских рублей.

На предприятии действует система регулирования стоимости, зависящая от площади и условий оплаты строящегося жилого дома. Цена сформирована в белорусских рублях.

Условия оплаты – полная либо поэтапная оплата цены договора в течение 5 календарных дней с момента регистрации договора долевого строительства в Комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома, первый взнос 50 %.

Ознакомление должников с планировками квартир, предложениями для заключения договоров создания объектов долевого строительства, осуществляется по предварительной договоренности в рабочее время ООО «Датч Стар» по адресу: г. Минск, пр-т Держинского д. 19, пом. 860. Тел.: 375 171 336 73 88, 375 (44) 5343000, 375 (29) 5343000. УНП 191061436

БЕЛАРУЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ сообщает о проведении 20 мая 2022 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Номер лота	Адрес земельного участка, кадастровый номер	Площадь, га	Инженерная и транспортная инфраструктура	Начальная цена, бел. руб.	Расходы по подготовке документации	Сумма задатка, бел. руб.
1	Минская область, Логойский район, д. Ольховце , ул. Центральная, участок У-1, кадастровый номер 623280406601000134 , целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома	0,11	Возможность подключения к электроснабжению, централизованному водоснабжению; подъезд с грунтовой дороги	8000	2265,91 + публикация в газете	800
2	Минская область, Логойский район, д. Приселки , РИЗ «Дубровка», участок № 27, кадастровый номер 623280406601000105 , целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома	0,1203	Возможность подключения электроэнергетики, водоснабжения, газа, гравийная дорога	9000	97,15 + публикация в газете	900
3	Минская область, Логойский район, д. Семково , ул. Садовая, участок У-1, кадастровый номер 623280407601000174 , целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома	0,0985	Возможность подключения к электро-, газоснабжению; есть водоснабжение; гравийная дорога	8000	2226,76 + публикация в газете	800

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № BY97AKB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК банка АКBBVY2X, код платежа 4901, УНП 600537220 (600181549), получатель – Белоручский сельский исполнительный комитет.

- Для участия в аукционе необходимо:
1. Подать заявление об участии в аукционе в комитет по организации и проведению аукциона;
 2. Предоставить квитанцию об оплате суммы задатка;
 3. Предоставить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность;
 4. Заключить соглашение с местным исполнительным комитетом. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с докумен-

тами и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона. Затраты на строительство в том числе процентов по объектам распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры за земельный участок, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 – Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе

проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку», в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Аукцион состоится 20 мая 2022 года в 10.00 по адресу: Минская область, Логойский район, д. Алехицких, ул. Центральная, д. 17. Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская область, Логойский район, д. Алехицких, ул. Центральная, д. 17.

Последний день приема заявлений – 16 мая 2022 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28636, 28945.

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЫХ ЗАВТОРСКИХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «Паритет Ризлт»

№ лота	Наименование лота	Начальная цена, руб.	Задаток 10 %, руб.	Шаг торгов 5 %, руб.
1	Объекты недвижимости на праве собственности, реализуемые одним лотом, расположенные по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Рабочая, д. 23 (В,Г,Е), на земельных участках на праве постоянного пользования, с кадастровыми номерами: 741000000008002847 пл. 0,2294 га; 741000000008002848 пл. 0,0859 га; 741000000008002849 пл. 0,4708 га; 741000000008002850 пл. 0,0949 га; 741000000008002852, пл. 0,0726 га; 741000000008002945, пл. 0,0086 га; 741000000008002946, пл. 0,0197 га; 741000000008002947, пл. 1,0633 га; 741000000008002949, пл. 0,1834 га; 741000000008002949, пл. 0,3004 га; 741000000008002950, пл. 0,115 га. В составе: 7. Склад № 1, пл. 342,8 кв. м, инв. № 710/С-53740. 8. Склад № 2, пл. 331 кв. м, инв. № 710/С-53734. 9. Склад, плоч. 422 кв. м, инв. № 710/С-53716. 10. Склад ТСМ, пл. 177 кв. м, инв. № 710/С-53715. 11. Судовое отделение и котельная, пл. 630 кв. м, инв. № 710/С-53736. 12. ТП-15 Бобруйск, пл. 39 кв. м, инв. № 710/С-53739. 13. ТП-98 Бобруйск, пл. 113 кв. м, инв. № 710/С-53738. 14. Ограждение территории, пл. 1368,8 кв. м, инв. № 710/С-53959. 15. Пожарный водоем, пл. 0 кв. м, инв. № 710/С-53932. 16. Пожарный водоем, пл. 0 кв. м, инв. № 710/С-53969. 17. Дорога асфальтно-цементная, пл. 7065 кв. м, инв. № 710/С-53930. 18. Возвращение есть Бобруйск, пл. 0 кв. м, инв. № 710/С-53928. 19. Канализационная сеть, протяженность 259,1 м, инв. № 710/С-53967. 20. Кабель линия 6кВ ТП115-ТП98, протяж. 89,1 м, инв. № 710/С-53971.	197 172,25	19 717,23	9 858,62

Первые повторные торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, каб. 6, **29 апреля 2022 г. в 10.00**. Продавец – ООО «Паритет Ризлт», тел. +37529-1868683.

Заявления на участие в торгах и необходимые в соответствии с законодательством документы (платежный документ с отметкой банка, копии устава, доверенность, паспорт, приказ) должны быть поданы с 09.00 13.04.2022 по 17.00 27.04.2022 по адресу организатора торгов.

Задаток на участие в торгах должен быть пере-

числен по 27.04.2022 на счет организатора торгов (ликвидатора) – ИП Филиткович И.В., УНП 192610161, г. Минск, ул. Заславская, д. 11/2-45, тел. +375291868683, р/с BY32ALFA30132157990050270000 в ЗАО «Альфа-Банк» код ALFABY2X.

Участник торгов в момент подачи заявления на участие в торгах обязан заключить с организатором торгов договор о залоге и зарегистрироваться в журнале регистрации участников. Победителем признается лицо, предложившее наивысшую цену в ходе торгов, а в случае признания торгов несостоявшимися по причине

участия одного участника (претендента на покупку) лот может быть продан ему в его согласии по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. По результатам торгов организатором составляется протокол, отражающий ход и результат их проведения, указывается победитель торгов, а в случае участия лишь одного участника – ему предлагается приобрести лот по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Рабочая, 23, предварительно согласовав время визита. Цена указана

без учета НДС по ставке 20 %. Победителем торгов (претендентом на покупку) в течение 5 дней с даты торгов возмещаются затраты, связанные с организацией и проведением торгов, в том числе на публикацию объявлений о торгах в размере 530,06 руб., а также аукционный сбор в размере 1 % от конечной цены продажи лота с учетом НДС. Срок подписания договора купли-продажи по 10.05.2022, оплата предмета торгов – не позднее 28.05.2022.

Ранее опубликованное объявление о торгах – газета «Звязда» от 15.02.2022.

Закрытое акционерное общество «Центер Банк»

Адрес: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б,
эл. адрес: info@zepterbank.by
Тел. 331 89 49, факс 331 89 48

Данная финансовая отчетность размещена на сайте
www.zepterbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2022 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2022	01.01.2022
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	1 517	3 533
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	11 006	10 408
5	Средства в банках	1104	10 097	21 625
6	Ценные бумаги	1105	8 992	7 734
7	Кредиты клиентам	1106	86 005	78 419
8	Производные финансовые активы	1107	-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	14 542	14 579
11	Доходные вложения в материальные активы	1110	1 496	1 505
12	Имущество, предназначенное для продажи	1111	8 919	8 910
13	Отложенные налоговые активы	1112	-	-
14	Прочие активы	1113	2 442	2 749
15	ИТОГО активы	11	145 016	149 462
16	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
17	Средства Национального банка	1201	-	4 083
18	Средства банков	1202	4 601	2 215
19	Средства клиентов	1203	86 641	90 942
20	Ценные бумаги банка	1204	5 161	4 465
21	Производные финансовые обязательства	1205	-	-
22	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-
23	Прочие обязательства	1207	700	643
24	ВСЕГО обязательства	120	97 103	102 348
25	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
26	Уставный фонд	1211	18 817	18 817
27	Эмиссионный доход	1212	-	-
28	Резервный фонд	1213	1 497	1 497
29	Фонды переоценки статей баланса	1214	11 203	11 204
30	Накопленная прибыль	1215	16 396	15 596
31	ВСЕГО собственный капитал	121	47 913	47 114
32	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12	145 016	149 462

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2022 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2022	01.04.2021
1	Процентные доходы	2011	1 797	2 178
2	Процентные расходы	2012	740	1 199
3	Чистые процентные доходы	201	1 057	979
4	Комиссионные доходы	2021	591	484
5	Комиссионные расходы	2022	76	84
6	Чистые комиссионные доходы	202	515	400
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	-	-
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	1 371	729
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	-	1
11	Чистые отчисления в резервы	207	285	(10)
12	Прочие доходы	208	82	1 682
13	Операционные расходы	209	1 630	3 291
14	Прочие расходы	210	44	106
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	1 066	404
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	267	87
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	799	317

Председатель Правления Полищук Александр Валерьевич
Главный бухгалтер Михалевич Оксана Владимировна

Дата подписания: 01 апреля 2022 г.

Уважаемые акционеры

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»!

26 апреля 2022 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров

Состояние внеочередное собрание акционеров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» за 2021 год

(пункты 4 – 10, 13, 14 формы 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности»)

Вид собственности	Количество акций, шт.	Доля в уставном фонде, %
республиканская	4 816 651	97,713
коммунальная, всего:		
в том числе:	x	x
областная		
районная		
городская		

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	1931	1860
в том числе: юридических лиц	лиц	4	4
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	1	1
в том числе: физических лиц	лиц	1856	1856
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	7	7
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	тысяч рублей	0,00	0,00
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	тысяч рублей	0,00	0,00
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	0,000000	0,000000
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа	рублей	0,000000	0,000000
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа	рублей	0,000000	0,000000
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	0,000000	0,000000
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа	рублей	0,000000	0,000000
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа	рублей	0,000000	0,000000
Период, за который выплачивались дивиденды	месяц, квартал, год	-	X
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов	число, месяц, год	-	X
Срок (сроки) выплаты дивидендов	число, месяц, год	-	X
Обеспеченность акций имуществом общества	рублей	-2,58	-2,53
Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего	штук	0	0

Дата зачисления акций на счет «депо» общества	Количество акций, шт.	Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества	Дата зачисления акций на счет «депо» общества	Количество акций, шт.

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	41837,00	26986,00
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию	тысяч рублей	44887,00	28202,00
Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (Прибыль (убыток) отчетного периода)	тысяч рублей	-7957,00	-9906,00
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	-3050,00	-1216,00
Прочие доходы и расходы по текущей деятельности	тысяч рублей	-611,00	-1460,00
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	-4296,00	-7230,00
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	тысяч рублей	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	-7957,00	-9906,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тысяч рублей	-54493,00	-46603,00
Долгосрочная дебиторская задолженность	тысяч рублей	0,00	0,00
Долгосрочные обязательства	тысяч рублей	85978,00	33805,00
8. Среднесписочная численность работающих	человек	486	509

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: производство прицепов популицеицы 23,29.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 28.03.2022.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 16.03.2022.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР: ИП Сазонков Сергей Викторович, 220021, г. Минск, ул. Одесская, 20А-97 в ЕГР № 191042745.

Период, за который проводился аудит: с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявления нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности – сведения о данных нарушениях: по моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством РБ.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: 05.04.2022 на ЕФПР.

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.lidselmash.by

Директор В.Л. Якубчик

Главный бухгалтер Я.П. Арико

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Полн. наименование:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАПИД»

Адрес: 220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205
Полное Ф.И.О.руководителя: Милошевский Николай Викторович
Полное Ф.И.О. главного бухгалтера: Цыбульская Елена Владимировна
Основные виды деятельности: строительство
Единица измерения: тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2021 года

АКТИВ	Код стр.	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы		
Основные средства	110	98 793
Нематериальные активы	120	171
Доходные вложения в материальные активы	130	-
Вложения в долгосрочные активы	140	46 382
Долгосрочные финансовые вложения	150	666
Отложенные налоговые активы	160	165
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	946
Прочие долгосрочные активы	180	16
ИТОГО по разделу I	190	147 139
II. Краткосрочные активы		
Запасы	210	71 027
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-
Расходы будущих периодов	230	15 536
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 018
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	42 721
Краткосрочные финансовые вложения	260	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	8 961
Прочие краткосрочные активы	280	55
ИТОГО по разделу II	290	139 318
БАЛАНС	300	286 457
Собственный капитал и обязательства		
III. Собственный капитал		
Уставный капитал	410	68 463
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-
Резервный капитал	440	2 303
Добавочный капитал	450	44 038
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	52 110
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-
Целевые финансирование	480	-
ИТОГО по разделу III	490	166 914
IV. Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и займы	510	181
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	1 620
Отложенные налоговые обязательства	530	341
Доходы будущих периодов	540	4 329
Резервы предстоящих платежей	550	-
Обеспеченность облигациями	560	13
ИТОГО по разделу IV	590	6 484
V. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные кредиты и займы	610	27 347
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	27 566
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	57 428
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-
Доходы будущих периодов	650	676
Резервы предстоящих платежей	660	42
Прочие краткосрочные обязательства	670	-
ИТОГО по разделу V	690	113 059
БАЛАНС	700	286 457

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	363 564
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(336 458)
Валовая прибыль	030	27 106
Управленческие расходы	040	(9 189)
Расходы на реализацию	050	(1 195)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	16 722
Прочие доходы по текущей деятельности	070	19 945
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(34 354)
Прибыль по текущей деятельности	090	2 313
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 953
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(899)
Доходы по финансовой деятельности	120	5 343
Расходы по финансовой деятельности	130	(4 941)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	140	1 456
Прибыль до налогообложения	150	3 769
Налог на прибыль	160	(3 464)
Изменение отложенных налоговых активов	170	160
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(341)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли	190	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли	200	(5)
Чистая прибыль	210	119
Количество акционеров, всего	чел.	8 059
в том числе: юридических лиц	чел.	5
из них нерезидентов Республики Беларусь	чел.	нет
в том числе: физических лиц	чел.	8 054
из них нерезидентов Республики Беларусь	чел.	8
Доля государства в уставном фонде, всего	%	92,20
Начислено на выплату дивидендов за отчетный период	тыс. руб.	1 859,29
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	руб.	0,168378
Обеспеченность акций имуществом Общества	руб.	15,12
Количество простых акций, находящихся на балансе Общества	штук	нет
Среднесписочная численность работающих	чел.	5 343
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год		31 марта 2022 года
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг	общее строительство зданий	
Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения	применяются	
Генеральный директор ОАО «МАПИД»	Н.В. Милошевский	
Главный бухгалтер ОАО «МАПИД»	Е.В. Цыбульская	

Нефармат

ВЯЛІКАЯ МІСІЯ БУСЛА

Летась буслы ў нашай бусянцы былі ўжо 27 сакавіка. Цяпер у апошнія выхаднія першага вясновага месяца мы ехалі ў вясковы дом таксама ў спадзяванні убачыць нашых белых суседзяў, але гняздо стаяла наверху спіла тужліва пустое. І толькі ў мінулы суботу, едучы па вясковай вуліцы, здалёк убачылі парачку птаху, якія ў дажджлівай прахалодзе стаялі, прыгожа тулячыся адно да аднаго.



Сусед сказаў, што прыляцелі некалькі дзён таму і адразу ўзяліся падладжваць гняздо. Яно, скінутае электрыкамі два гады таму пасля кароткага замыкання, было адноўлена птушчымі, але атрымалася ўсё ж трохі нязграбнае і крыху схіленае на бок. Але ім гэта, як бачна, не перашкаджае: яны падлогу стаяць вольна і разам — відаць, прыпамілі пасля пералёту ў некалькі тысяч кіламетраў, можна і адпачыць на радзіме. Хутка пацяплее, бусліха пакладзе некалькі яек і пачне выседжваць новае патомства, а яе сябар — нястомна здабываць і прыносіць ежу, як рабілі іх папярэднікі, пэўна, не адну тысячу гадоў. Калі год выдасца спрыяльным і ўраджайным, яны выгадуюць усіх бусянят, калі не, то пакінуць самых моцных і здаровых — найумоўняныя законы прыроды. Слуп, на якім месціцца гняздо, літаральна за дзесяць метраў ад акна, таму ў любую вольную хвілінку любію кінуць позірк на іх птушыныя клопаты, а яшчэ прывыкла прачынацца ранкам ад характэрнага гукі шчоўкання дзіобама.

Вось так раз-пораз пазіраючы на буслоў за вясновай прыборкай хаты, выпадкова дастала з шафкі кнігу 1990 года выдання «Бяздоннае багацце», гэта зборнік беларускіх легендаў, паданяў, сказаў. Кніга выпала, разгарнула-

ся нібы знарком на сотаі старонцы — за легендай «Адкуль пайшлі буслы». Прыводжу яе амаль цалкам: «Было гэта вельмі даўно. На зямлі развялося такое мноства гадаў, што не стала ад іх жыцця ні людзям, ні жывёле. І вырашыў адзін чараўнік знішчыць гадаў, патапіць у якойсьці бяздонніцы. Сабраў ён іх у вялізны скураны мяшок, завязаў, узваліў на плечы аднаму неразумнаму чалавеку і загадаў укінуць у паказанае прадонне. Як толькі чалавек рушыў з месца, то ўсе гады, якія былі ў мяшку, заварушыліся, засіпелі, засвіталі. І ўзяла чалавеча ціканасць, што ён такое прэ.

Чалавек развязаў торбу ды і аслупянеў і распаўзліся ізноў па зямлі. Разгневаны чараўнік не захачеў другі раз збіраць гэтую дрэн, і накінуўшы на чалавека парожні мяшок, ператварыў яго ў бусла і загадаў збіраць гадаў-уцэкачоў усё яго жыццё да самай смерці.

І ходзіць гэты ператвораны ў бусла чалавек з накінутым на плечы мяшком па лугах, палях, балотах ды збірае гадаў, але да гэтае пары ніяк сабраць не можа. З прычыны сваёй крэўнасці да

чалавека гэты пярэварачень не адыходзіць далёка ад людскіх сяліб і мала баіцца людзей».

Вось якімі незвычайнымі якасцямі надзялілі нашы далёкія продкі бусла. Аказваецца, ён не проста птушка, а далёкі сваяк людзей, і ачышчае зямлю ад усялякай погані. Што мала баіцца чалавека, дык гэта праўда. За гады суседства не раз давялося назіраць, як крылаты нахабна адбірае ежу ў бадзяжнага ката, якога мы падкармліваем. Ён не саромеецца спланіраваць у суседскі двор, каб падзюбіць з кармушкай разам з курамі. Летась я пісала, як аднойчы, пэўна, не разлічыўшы траекторыю пасадкі, зачэпіўшыся кіпцорамі за шыфер нашай хаты, бусел брануўся вобзём каля самых ног, калі мы сядзелі на лаўцы. Потым, нібы нічога-ніякага, устаў і пачаў важна хадзіць па надворку.

Паверыш тут, што ён нейкі асаблівы з роду птаху! Перачытваючы гэтую легенду другі раз, падумала: вось бы і ўсім, хто сее нянавіць, варажнечу, не грэбуе ўсяленскай хлуснёй і гвалтам, таксама выпала місія хадзіць і збіраць усё гэта па зямлі да скону, і праз пакаленне, і два, і мноства. Як тая Фрыда, памятаеце, у «Майстры і Маргарыце»? Ёй кожную раніцу прыносілі хустку, якой яна задушыла ўласнае дзіця. Жорстка, але ж, мусіць, справядліва. Бо каб кожны ведаў, што за яго дзеянні наступіць немінучая расплата, то на зямлі было б меней гора і слёз, прычыхлі б, як Багдановіч вучыў, сваркі і звадкі, боль і горыч. А зборшчык пасеянага зла, нават калі б заставаўся ўвесь белы і прыгожы, не мог вызваліцца ад сваёй місіі, бо спарадзіў яе сам.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

СЁННЯ

Месяц
Першая квадра
9 красавіка
Месяц у сузор'і Дзевы.

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск —	6.14	20.07	13.53
Віцебск —	6.01	20.00	13.59
Магілёў —	6.04	19.58	13.54
Гомель —	6.15	19.43	13.28
Гродна —	6.04	19.51	13.47
Брэст —	6.33	20.19	13.46


Імяніны

Пр. Марыі, Апалона, Веняміна, Івана, Інаквенція, Іоны, Ілата, К. Іды, Юстыны, Марціна.



Фота Анатолія КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



...у суседзях

ВАРШАВА	+16...+18°C	КІЕЎ	+11...+13°C	РЫГА	+11...+13°C
ВІЛЬНЮС	+15...+18°C	МАСКВА	+8...+11°C	С.-ПЕЦЯРБург	+5...+7°C

Даты

Падзеі

Людзі

13 КРАСАВІКА



1390 год — горад Брэст першы з гарадоў Беларусі атрымаў самакіраванне на аснове Магдэбургскага права.

1581 год — у Полацку заснаваны езуіцкі калегіум (сярэдня навучальная ўстанова класічнага тыпу); яму былі падпарадкаваны ўсе езуіцкія школы ВКЛ. У 1812 годзе пераўтвораны ў акадэмію — першую вышэйшую навучальную ўстанову на тэрыторыі сучаснай Беларусі; пры калегіуме дзейнічала Полацкая друкарня.

1646 год — выдадзены «Дыярыш» («Дзёнік») Афанасія Філіповіча (прылічаны царквой да беларускіх святых), у якім змешчаны найбольш раннія нотныя запісы беларускай музыкі.

1836 год — нарадзіўся Міхаіл Андрэевіч Аскерка, удзельнік паўстання 1863—1864 гадоў. Працаваў урачом у Магілёве. Неалеж да партыі «чырвоных», трымаў сувязь з Літоўскім правінцыяльным камітэтам і асабіста з К. Каліноўскім. Як камісар Магілёўскай губерні ўзначаліў там узброенае паўстанне. Улетку 1863 года быў прызначаны камісарам Мінскай губерні. Ратучыся ад рэпрэсій, выехаў у Пецярбург. У канцы 1863 года арыштаваны і расстраляны ў Магілёве паводле прысуду ваеннага трыбунала.



1598 год — падпісанне французскім каралём Генрыхам IV Нанцкага эдыкта. Прадстаўленне свабоды веравызнання французскім гугенотам. Завяршэнне рэлігійнай вайны ў Францыі.

1892 год — нарадзіўся Роберт Уотсан-Уот, шатландскі фізік, вынаходнік радара, які дазволіў стварыць першую ў свеце сістэму радыёлакацыйнага выяўлення самалётаў. Яго вынаходства адыграла значную ролю ў барацьбе з налётамі гітлераўскай авіяцыі на Вялікабрытанію ў гады Другой сусветнай вайны.

1883 год — нарадзіўся Дзямян Бедны, рускі савецкі паэт, адзін з пачынальнікаў сацыялістычнага рэалізму ў паэзіі. Аўтар аповесці «Пра зямлю, пра волю, пра рабочую долю», пазмы «Галоўная вуліца», вершаў. У гады Вялікай Айчыннай вайны выступаў з патрыятычнымі вершамі, антыфашысцкай сатырай, супрацоўнічаў у «Вокнах ТАСС».



1919 год — разгром контррэвалюцыйнага мячэжу ў Мюнхене. Стварэнне Баварскай Савецкай Рэспублікі на чале з камуністамі.

1932 год — Савет Народных Камісараў СССР прыняў пастанову «Аб будаўніцтве Байкала-Амурскай чыгункі». Яе ўзвядзенне пачалося, аднак, толькі больш чым праз 40 гадоў.

РЫГОР БАРАДУЛІН:

«Не мяняй свой куток на прастору чужой, У прасторы чужой птушка гнёзды не ўе. Пі вяду са свайго вадазбору і тую, Што цячэ дамавіта са студні твае».

УСМІХНЕМСЯ

Парада дня: ніхто не зможа табой скарыстацца, калі ты будзеш абсалютна бескарысны.

Да маладой дзяўчыны ў бальнічнай палаце падыходзіць урач.

Жанчыну пакрыўдзіць немагчыма датуль, пакуль яна сама не вырашыць пакрыўдзіцца, а ўжо на што можа пакрыўдзіцца жанчына, гэтага ніхто не ведае, нават яна сама.

— Так, раздзеньцеся, мне трэба вас агледзець.


— Але перадам вамне ўжо глядзеў іныя доктар і сказаў, што я ў выдатнай форме.

— Мне ён тое ж самае сказаў.

— Тата, ты добра запамінаеш твары?

— Так.

— Вось і выдатна. А то я разбіў тваё люстэрка для галення.



— Не бойся, я з табой!

— Вось гэта мяне і палюхае.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**.

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмная — 311 17 13 (тэл./факс); адрэсаў: пісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэры — 311 17 16.

ПРЭСНЫЯ РЭКЛАМЫ тэл./факс: 311 17 27, e-mail: reklama@zviazda.by

Афіцыйны аўтыбіяграфічны інтэрнэт-адрэс: www.zviazda.by

Афіцыйны аўтыбіяграфічны інтэрнэт-адрэс: www.zviazda.by

www.zviazda.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

Газета адрэсавана ў Рэспубліканскім унітарным прайздрыстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛП № 02330106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 970.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 красавіка 2022 года.